



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Як размяркоўваць дарожную пошліну?

Вёску ні на што не прамяню

Факту патрэбна «абгортка»



ПРЭЗІДЭНЦКІЯ ВІБАРЫ ПРойДУЦЬ ДАСТОЙНА І ПА КАНСТЫТУЦЫІ

Пра гэта кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў падчас рабачай сустрэчы са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмашынай, паведамілі ў прэс-службе Прэзідэнта.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў канцы мінулага года выказвалася шмат думак пра тое, што прэзідэнцкія выбары ў краіне правядуць датэрмінова. «Выказванні ў канцы мінулага года было шмат. Лукашэнка правядзе выбары ў лютым, сакавіку, пакуль тут не настаў горшы час, скарыстаецца сітуацыя ва Украіне і гэтак далей, і да таго падобнае, — адзначыў Прэзідэнт. — Я тады скажаў, што мы сумленна правядзем гэтыя прэзідэнцкія выбары і ў тэрмін. Мы гэтакое слова трымаем».

Гаворачы пра міжнародны абавязальнасці Беларусі падчас правядзення прэзідэнцкай кампаніі, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што «мы іх павінны выканаць, як і раней, спаўна».

«Мы нікому не будзем забараняць назіраць за выбарамі, у тым ліку і збоку, як і ўнутраным назіральнікам. Адзінае, хачу папрасіць, каб мы не абяцалі таго, чаго не можам зрабіць, і не эксперыментавалі па-за законамі, — сказаў Прэзідэнт. — У нас ёсць законы, нармальныя законы — не горшыя, чым у іншых, якія могуць забяспечыць стабільнасць і спакойнае правядзенне ўсёй гэтай электаральнай кампаніі, у тым ліку пасля прэзідэнцкіх выбараў».

Падчас рабачай сустрэчы былі таксама закрануты пытанні фінансавання выбарчай кампаніі. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, лішніх грошай няма, але усё павінна быць дастойна, як і раней. «У нас ніколі не было перабораў. У нас не траціліся сотні мільянаў, мільярды долараў на гэтыя кампаніі. Ніякіх хабараў, ніякіх лабораў. У гэтых адносінах мы можам узораў служыць для любой дзяржавы», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў Прэзідэнта, у найбліжэйшы час абдуэцэца нарада са службовымі асобамі, якія будуць удзельнічаць у арганізацыі правядзення выбарчай кампаніі. Галоўную ролю ў гэтым працэсе ў адпаведнасці з заканадаўствам будзе іграць ЦВК. Цэнтрвыбаркаму трэба будзе выказаць свае прапановы па канкрэтнай даце правядзення прэзідэнцкіх выбараў, рашэнне па гэтым пытанні будзе прымаць парламент. «Усё будзе дастойна і па Канстытуцыі», — сказаў напрыканцы кіраўнік дзяржавы.

У сваю чаргу Лідзія Ярмашына прайнфармавала, што ЦВК прапануе правесці выбары Прэзідэнта Беларусі 11 кастрычніка. Гэтая дата апраўдана, паколькі не давядзецца збіраць пазачарговую сесію Палаты прадстаўнікоў для таго, каб аб'явіць выбарчую кампанію. Кіраўнік Цэнтрвыбаркама мае намер звярнуцца ў парламент, каб гэта адбылося 30 чэрвеня і, такім чынам, быў пакладзены пачатак прэзідэнцкай выбарчай кампаніі.

ПРАКАВЕТНАЕ



ВЕЧНАЯ МАЛАДОСЦЬ «РУСАЛКІ»



Фота Аляксандра КЛЕШУКА

У дзясяты раз у вёсцы Загалле Любанскага раёна правялі адроджаны старажытны абрад Русалкі. Па традыцыі ён адзначаецца ў нядзелю пасля Тройцы — у канцы Гранага, альбо Русальнага тыдня. Энтузіястамі захавання фальклорнай спадчыны любанскага

краю, якія вывучалі сведчанні старажытлаў-носьбітаў, па сутнасці адроджаны ўнікальны абрад, што бытаваў на паўночнай мяжы Палесся яшчэ 70-100 гадоў таму. І ў наш час ёсць цудоўная магчымасць паглядзець (а лепш паўдзельнічаць) у фантастычным ігрышчы, якое

ладзілі нашыя прашчурцы, каб Русалкі — гэтыя прыгожыя мистычныя істоты, не выходзілі з рэж і азёраў, не чынілі людзям шкоды, не наведваліся ў вёску, не гулялі па палетках і не завівалі жытнёвае калоссе.

ЛІЧБА ДНЯ

\$477,3 млн

склала дадатнае сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі Беларусі і паслугамі Беларусі і паслугамі Беларусі сёлета ў студзені — красавіку. Гэта на 28% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года, сведчаць статыстычныя звесткі Нацыянальнага банка. Знешнегандлёвы абарот тавараў і паслуг у студзені — красавіку склаўся на ўзроўні \$20 млрд 256,7 млн, што на 28,3% менш, чым за першыя чатыры месяцы 2014-га. У тым ліку экспарт склаў \$10 млрд 367 млн, імпарт — \$9 млрд 889,7 млн. Сальда знешняга гандлю таварамі склаўся адмоўным на ўзроўні \$330,8 млн. У студзені — красавіку 2014-га гэты паказчык таксама быў адмоўным і склаўся \$172 млн. Сальда знешняга гандлю паслугамі ў студзені — красавіку склаўся станоўчым на ўзроўні \$808,1 млн, што на 48,3% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года.

Курсы замежных валют, установаўлена НБ РБ з 10.06.2015 г.

Долар ЗША	15488,00 ▲
Еўра	17525,00 ▲
Рас. руб.	277,41 ▲
Укр. грыўня	730,39 ▲



ДРУЖБА ЯК ТРАДЫЦЫЯ

Беларусь-сербскія адносіны будуць у далейшым умацоўвацца

Упаўненасць у гэтым выказаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы са старшынёй Народнай Скупшчыны (парламента) Рэспублікі Сербія Маяй Гойкавіч, паведаміла БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ёсць нямаля пытанні, якія неабходна абмеркаваць з мэтай паглыблення і пашырэння беларуска-сербскага супрацоўніцтва. Ён таксама падкрэсліў, што за 5 гадоў тавараабарот паміж нашымі краінамі павялічыўся амаль у пяць разоў, але разам з тым ёсць магчымасць для яго нашарошчвання. Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу на важнасць таго факта, што тавараабарот паміж краінамі збалансаваны.

Што датычыцца парламенцкага вымярэння, то Прэзідэнт лічыць, што і дэпутаты дзвюх краін праводзяць лінію на умацаванне двухбаковых адносін.

Аляксандр Лукашэнка высока ацаніў візіт кіраўніка сербскага парламента ў Мінск і выказаў меркаванне, што гэта пасадзейнічае умацаванню беларуска-сербскага супрацоўніцтва і будзе добрай прыступкай да візіту Прэзідэнта Сербіі ў Беларусь.

У сваю чаргу Мая Гойкавіч звярнула ўвагу на важнасць абмену візітамі на найвышэйшым узроўні і нагадала аб праведзеным візіце ў Сербію Прэзідэнта Беларусі. Той візіт, на яе думку, адкрыў новую эпоху ў беларуска-сербскіх адносінах. «Рада, што парламенты дзвюх краін могуць ісці па гэтым шляху і могуць зрабіць свой уклад у развіццё двухбаковых сувязяў», — сказала Мая Гойкавіч.

Дай, Божа, каб было ўсё гожа!

ГАТОЎНАСЦЬ №1

Парады тым, хто хоча паспяхова прайсці ЦТ

Ці добра ведаюць абітурыенты гісторыю Вялікай Айчыннай вайны? Летась на цэнтралізаваным тэсціраванні ва ўдзельніках экзамену не выклікалі цяжкасцяў заданні, звязаныя з пачаткам Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, з карэнным пераломам у вайенных дзеяннях. І 84% экзаменаваных правільна ўказалі амерыканскую ваенную базу, пасля нападения на якую ЗША ўступілі ў Другую сусветную вайну. Затое толькі трэцяя частка абітурыентаў ведала пра подзвіг Аляксандра Матросова. Прозвішча легендарнага камандзіра падводнай лодкі Марынеска ўзгадалі 9 працэнтаў удзельнікаў ЦТ, а лётчыка Аляксея Марэсьева — 15 працэнтаў. Толькі 19% з тых, хто здаваў прафільны экзамен па гісторыі найноўшага часу, ведалі, што Цэнтральны штаб партызанскага руху ўзначальваў Панцеляймон Кандратавіч Панамарэнт. Затое, як і ў папярэднія гады, абітурыенты ўказвалі ў бланках адказаў прозвішчы асоб, якія не мелі дачынення да падзей Вялікай Айчыннай вайны — Гагарына, Кавалёнка і нават... Чапаева...

НЕ СПАДЗІЯЙЦЕСЯ НА ШАНЦАВАННЕ

За апошнія гады вакол цэнтралізаванага тэсціравання ў нашай краіне склалася своеасабліва індустыя: установы адукацыі адкрываюць інтэнсіўныя курсы па падрыхтоўцы да ЦТ, рэпетытары прапануюць свае паслугі, выпускаюцца шматлікія зборнікі і дапаможнікі, на вокладках якіх абавязкова згадваецца цэнтралізаванае тэсціраванне. Але з года ў год абітурыенты працягваюць расчароўваць сваімі ведамі ўсіх, хто сочыць за прыёмнай кампаніяй. Летась нульвыя вынікі на ЦТ былі атрыманы ў 213 выпадках. Як і ў папярэднія гады, большасць з іх прыпала на матэматыку (132) і фізіку (43). Не пераадолелі ніжні парог тэставага бала, неабходны для паступлення ў ВНУ ў асноўную хвалю, 40,7 тысяч чалавек, або 38% ад агульнай колькасці ўдзельнікаў тэсціравання. Не сакрэт, што многія разлічваюць на элементарнае шанцаванне: гэта добра відаць па тым, колькі ўдзельнікаў пакідаюць экзаменацыйныя аўдыторыі ўжо праз паўгадзіны пасля пачатку экзамену.



Трэцяя дэкада мая выдалася па-сапраўднаму гарачай для Ельскага і Лельчыцкага раёнаў. З тэрыторыі Украіны туды зайшоў лясны пажар, які стаў для Беларусі самым буйным за апошнія 10 гадоў. Не менш за 450 гектараў палалі двое сутак. З агнём самаададна змагаліся ратаўнікі і супрацоўнікі лясной аховы, якія і арганізавалі для рэпарцёраў «Звязды» выезд на месца амальшчэ.

АМАЛЬШЧЭ ЯК ПЕКЛА

Ледзь толькі ранкам пачало прыпякаць сонца, як у лясгасе абвясцілі пажарную трыюгу. Пакуль ахоўнікі лясу рыхтуюць амуніцыю і тэхніку да выезду, прабіраемся ў памішканне, адкуль і прыйшла навіна. На маніторы

ТАМ, ДЗЕ САЛАЎ!... ГАЛОСЯЦЬ

Як ліквідавалі самыя моцныя лясныя пажары за мінулае дзесяцігоддзе



Галоўны ляснічы Гомельшчыны Аляксандр ВАСІЛЕНКА.

дзяжурнага відаць, як над верхавінамі дрэў падымаецца дым. Якасць карцінкі вельмі высокая. — У нашым лясгасе працуюць дзве пажарныя назіраль-

ныя вышкі, абсталяваныя камерамі, — гаворыць выканаўца абавязкаў інжынера па ахове лесу Ляхвіцкага лясгаса Дзмітрый Варапаеў. — Неўзабаве ўстанавіць і трэці апарат. Ад класічнай схемы, па якой людзі дзержураць на вышках і паведамляюць аб узгараннях, мы пацям адмаўляемся. Уручную ўзяць пад назіранне тэрыторыю, большую за 114 тысяч гектараў, вельмі складана. А відэатэхніка дазваляе нам ацаніць плошчу узгарання і прыняць рашэнне, колькі ж абсталявання трэба адправіць на яго ліквідацыю. Зараз пад агнём там каля трох сотак зямлі.

Спецыялісты лясной аховы працуюць і на прафілактыку. Яны штодзённа кантралююць і пажарнаабеспечваюць лясныя масівы, праводзяць падомныя абходы.



ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Ад смяротнага віруса MERS у Паўднёвай Карэі загінулі ўжо сем чалавек

У Паўднёвай Карэі колькасць ахвяр каранавіруса блізкаўсходняга рэспіраторнага сіндрому (MERS) павялічылася да сямі. Агульная колькасць выпадкаў заражэння ў краіне дасягнула 95 (паведаміла інфармагенцтва «Ёнхап»). Акрамя таго, па інфармацыі Reuters, з прычыны распаўсюджвання хваробы ў краіне зачылі больш за дзве тысячы навучальных устаноў, у тым ліку 20 універсітэтаў. Інфіцыраваных прынялі 35 медыцынскіх устаноў краіны. Вірус, акрамя Паўднёвай Карэі, закрануў некаторыя краіны Блізкага Усходу. Упершыню MERS быў выяўлены ў чалавека ў 2012 годзе ў Саудаўскай Аравіі. З таго часу ў 23 краінах свету было афіцыйна пацверджана больш за 1100 выпадкаў заражэння людзей гэтым захворваннем. Ад віруса загінулі не менш за 400 чалавек. Як і грып, гэтая інфекцыя распаўсюджваецца паветрана-кропельным шляхам. Смяротнасць дасягае 40%.



Румынскі парламент заблакаваў расследаванне супраць прэм'ер-міністра

Румынскі парламент большасцю галасоў заблакаваў расследаванне крымінальнай справы супраць прэм'ер-міністра краіны Віктара Понта. Вынік галасавання ўжо выклікаў крытыку з боку Еўрасаюза. Дэпутаты прагаласавалі за захаванне імунітэту прэм'ер-міністра — рашэнне падтрымаў 231 дэпутат, супраць выступілі 120. Між тым, Румынія лічыцца адной з самых карумпаваных краін ЕС, чыя праваахоўная сістэма знаходзіцца пад спецыяльным кантролем. Прэзідэнт Румыніі Клаус Еханес, які раней заклікаў Понта сысці ў адстаўку, каментуючы рашэнне парламента, заявіў: «Яго адстаўка — адзіны выхад з сітуацыі».

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Буйны пажар на нафтабазе пад Кіевам: ёсць ахвяры

Ва Украіне ў выніку буйнога пажару на нафтабазе пад Кіевам загінулі чацвёртыя пажарныя (паведаміла агенцтва УНІП). Па непацверджаных звестках, больш за дзесяць чалавек пацярпелі. Кіраўнік МУС Украіны Арсен Авакаў паведаміў у сваім Twitter, што на нафтабазе адбыўся магутны выбух. Паводле яго слоў, ёсць загінулыя пажарныя. Ён таксама дадаў, што па трымае падняты байцы Нацгвардыі. У эпіцэнтры выбуху знаходзіліся 180 вяртавальнікаў, колькі з іх выжылі: пакуль невядома. На пажары працавалі 11 брыгад хуткай дапамогі.

КОРАТКА

Крыху больш за палову шматгадовага траў першым укосам скошана ў Беларусі.

Індэкс спажывецкіх цен на тавары і паслугі ў маі ў параўнанні з красавіком 2015 года склаў 100,7%, а ў параўнанні са снежнем 2014 года — 106,5%.

Беларуска-расійскія сумесныя прадпрыемствы па вытворчасці сельгастэхнікі падпадаюць пад субсідзіраванне ў Расіі.

Чэмпіянаты Расіі і Беларусі па гандболе могуць быць аб'яднаны, пачынаючы з сезона 2016/17.

Аб'яўлены расійскі конкурс творчых работ школьнікаў «Гэта твой свет заўтра», прысвечаны 70-годдзю ААН.

Я зноў выбіраю «Звязду»

«ВАША ВЫДАННЕ — ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ З АКТЫЎНАЙ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ПАЗІЦЫЯЙ»

Андрэй БЕЛЯКОЎ, першы сакратар Цэнтральнага камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі:



— «Звязда» прыцягвае да сябе найперш прафесіяналізмам супрацоўнікаў, якія робяць выданне. Усцешна, што газета выходзіць на беларускай мове; гэта вельмі важна, асабліва калі ўлічыць, што сёння ў асяродку хлопцаў і дзяўчат родная мова стала своеасаблівым тэндэрам. Прычым мова, якой карыстаюцца журналісты, вельмі прыгожая, літаратурная, што можа дапамагчы ахвотным у яе вывучэнні.

Радуе тая акалічнасць, што шмат месца ў газеце адводзіцца асяветленню праблем моладзі і ўвогуле маладзёжнай тэматыцы: вучоба, захалпенні, адпачынак, падрыхтоўка да паступлення ў навучальныя ўстановы, прафарабентацыя, падпрацоўка, будучае працаўладкаванне і іншае. На яе

старонках публікуюцца матэрыялы, звязаныя з дзейнасцю як БРСМ, так і іншых маладзёжных грамадскіх арганізацый, распаўсюджаецца пра іх шматлікія акты і праекты. Для нас гэта вельмі важна. Робячы адну агульную справу, мы зноў жа сумеснымі намаганнямі праз срэдкі масавай інфармацыі, у тым ліку і «Звязды», даносім да моладзі прыклады таго, якую карысць сёння можна прыносіць і грамадству, і дзяржаве, і сабе, куды трэба імкнуцца і чаго ў жыцці можна дасягнуць. Мы разам выхоўваем будучых маладзёжных лідараў. Адначасова гэта і падтрымка нашай моладзі, яе асвета. Нягледзячы на тое, што інтэрнэт адцягвае ў жыццё маладых людзей велізарную ролю, я ўпэўнены: нічога не заменіць друкаванае слова і прафесіяналізм журналістаў.

На мой погляд, «Звязда» — газета для тых, хто хоча даведацца штосці новае, працягнуць пра цікавых людзей з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, таму што яны — самі такія. Найперш я маю на ўвазе зноў жа моладзь. У сваю чаргу менавіта «Звязда» падставіла плячо нашаму маладзёжнаму выданню «Чырвоная змена», фактычна ўдыхнула новае жыццё ў «ЧЗ». І сёння ў моладзі ёсць свая выдатная газета на роднай мове — «Чырвоная змена».

Падтрымвала Надзея НІКАЛАЕВА



ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

Падпісачца на газету можна ў любым аддзяленні паштовай сувязі; з дапамогай аплатна-даведчага тэрмінала РУП «Белпошта»; праз сістэму «Інтэрнэт-падпіска» на сайце www.belpost.by; у кіёсках «Белсаюздрука»; у паштальёнаў.

5 разоў на тыдзень!

Падпіска, дарэчы, можа стаць добрым падарункам для вашых родных і блізкіх, для вашых сяброў.

Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2015 года!

■ Парламенцкі дзённік

БАЛКАНСКІ МОСТ

Беларусь разглядае Сербію як звяно паміж двума інтэграцыйнымі ўтварэннямі

Такую пазіцыю абазначыў старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ падчас сустрэчы з дэлегацыяй сербскага парламента на чале з яго кіраўніком Маяй ГОЙКАВІЧ.

Гэта першы ў гісторыі парламенцкіх адносін Беларусі і Сербіі афіцыйны візіт такога ўзроўню. Больш за тое, нягледзячы на досыць актыўны абмен візітамі на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, прамых кантактаў паміж парламентамі дзвюх краін дагэтуль не было. Пасля неканстэтуцыйнай змены ўлады ў Сербіі ў кастрычніку 2000 года міжпарламенцкія сувязі звыліся да эпизодычных кантактаў асобных сербскіх дэпутатаў з Нацыянальным сходам Беларусі, і толькі праз 11 гадоў адбылася сустрэча на ўзроўні віцэ-спікераў. Гэтым тлумачыцца, чаму трохдзённым візіт сербскай парламенцкай дэлегацыі старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір Андрэйчанка называў гістарычным, а Мая Гойкавіч з ім пагадзілася.

«Мяркую, што гэты візіт адкрые новы этап у развіцці кантактаў паміж парламентамі дзвюх краін, — выказаў надзею Міхаіл Мясніковіч, прымаючы гасцей у Савеце Рэспублікі. — Мы разглядаем Сербію не толькі як вернага партнёра на Балканах, але і як мост паміж Еўразійскім эканамічным саюзам і Еўрапейскім саюзам. І, вядома, нам важна, хто ходзіць па гэтым мосте і забяспечвае па ім рух. Мост гэты павінен быць моцным і служыць нашым народам».

Старшыня Савета Рэспублікі адзначыў заслугу кіраўніка сербскай парламенцкай групы дружбы Драгаміра Карчыча ў развіцці двухбаковых адносін. Кіраўнік верхняй палаты беларускага парламента заўважыў, што заканадаўцам трэба зрабіць яшчэ вельмі шмат, каб умацаваць дагаворна-прававую базу беларуска-сербскіх стасункаў. У якасці прыкладу ён прывёў падпісанае ў 2009 годзе міжурадавае Пагадненне аб свабодным гандлі, пасля якога таваразварот паміж краінамі вырас у 4,5 раза — да \$245,5 млн.

Разам з тым, спікер Савета Рэспублікі выказаў меркаванне, што Міжурадавае Беларуска-Сербскае камісія па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і Беларуска-Сербскі Савет дэлегавага супрацоўніцтва пад эгідай гандлёва-прамысловых палат працуюць не дастаткова актыўна. Міхаіл Мясніковіч падкрэсліў, што ўсе інвестыцыйныя праекты з удзелам сербскага боку атрымліваюць у Беларусі моцную падтрымку, у тым ліку на ўзроўні заканадаўчых актаў і ўказаў кіраўніка дзяржавы. «Неабходна актывізаваць кантакты непасрэдна паміж прадпрыемствамі дзвюх краін, у тым ліку ў галіне аўтамабілебудавання, вытворчасці аўтакампанентаў», — сказаў ён.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчанка, падкрэсліваючы важнасць візіту сербскіх калег, сказаў: «Мы настроены на сур'ёзны партнёрскі лад зносін і пошук новых магчымасцей для актывізацыі нашага супрацоўніцтва. Настроены больш актыўна ўзаемадзейнічаць па пытаннях гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва... Мы зацікаўлены ў развіцці інвестыцыйнага супрацоўніцтва, у развіцці супрацоўніцтва ў галіне адукацыі, аховы здароўя, навукі, культуры... Думаю, па выніках гэтага візіту мы зробім рабочы план мерапрыемстваў, якія павінны ажыццявіць у найбліжэйшы час і якія прадстаўляюць узаемны інтарэс».

Уладзімір Андрэйчанка адзначыў досыць актыўнае ўзаемадзеянне і ўзаемную падтрымку Беларусі і Сербіі ў міжнародных арганізацыях. Асабліва ён спыніўся на супрацоўніцтве ў рамках Парламенцкай асамблеі АБСЕ.

У сваю чаргу Мая Гойкавіч падзякавала беларускаму боку за запрашэнне і змястоўную праграму візіту і запрасіла спікераў абедзвюх палат зрабіць візіт у Сербію, каб падтрымаць зададзены дынаміку адносін. «Мы павінны інтэнсіфікаваць нашу супрацоўніцтва на ўсіх узроўнях улады, асабліва — на ўзроўні парламентаў», — сказала яна. Старшыня Народнай Скупшчыны (парламента) Рэспублікі Сербія таксама пагадзілася з надзвычайнай важнасцю развіцця ўзаемадзейнасці ў сферы эканомікі. «Існуе шэраг сфер, якія цікавыя для абедзвюх краін», — заўважыла сербскі спікер.

Вольга МДЗВЕДЗЕВА

■ Медыяпрастора

МАРАЛЬНЫ СТРЫЖАНЬ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Адным з мерапрыемстваў Х Беларускага міжнароднага медыяфоруму «Партнёрства ў імя будучыні: спадчына Вялікай Перамогі» стала адкрыццё Летняй школы журналістыкі. Вядучыя медыійныя персоны краіны і еўразійскага рэгіёна правялі майстар-класы перад будучымі супрацоўнікамі СМІ ў Інстытуце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.



— У эпоху інтэрнэту, вельмі хуткаму росту інфармацыйных патокаў важнасць прафесійнай і якаснай журналістыкі ўзрастае ў шмат разоў, — зазначыў намеснік міністра інфармацыі Беларусі Уладзімір МАТУСЕВІЧ. — Чалавек заўсёды імкнецца да якаснай інфармацыі, каб у тым ліку атрымаць асабуду ад прыгожага журналісцкага слова.

Як паведаміў намеснік міністра інфармацыі, у рэйтынгу развіцця інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, які штогод складае Міжнародны саюз электрасувязі, Беларусь займае 38-ю пазіцыю. І ў гэтай сітуацыі, на яго думку, адной з задач СМІ з'яўляецца размеркаванне кантэнту па розных платформах.

Па традыцыі падчас Летняй школы журналістыкі сабралася моладзь з усёй краіны — як студэнты, так і маладыя супрацоўнікі рэспубліканскіх і рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі. Сімвалічна, што ў Год моладзі творчыя юнакі і дзюцкія атрымалі магчымасць правяць свае зольнасці, агучыць і ажыццявіць ідэі. І такой пляцоўкай у гэтыя дні стаў Інстытут журналістыкі.

Як падкрэсліў намеснік міністра адукацыі Віктар ЯКЖЫК, якасць падрыхтоўкі журналістаў у Беларусі дастаткова высокая. Гэта пацвярджаецца вялікай колькасцю спецыялістаў на усёй постсавецкай прасторы, якія вучыліся ў Беларускам дзяржаўным універсітэце, іншых ВНУ краіны. «Сёння існуе дыскусійная пляцоўка, дзе абмяркоўваецца пытанне падрыхтоўкі журналістаў на фоне Балонскага працэсу, — дадаў Віктар Яжык. — Ведаю, што дзейнічаюць праграмы бакалаўрыята, якія прадугледжваюць падрыхтоўку спецыяліста за два гады, за два гады і сем месяцаў. Але ўзнікае пытанне: каго можна падрыхтаваць — журналіста або чаладніка? Журналістыка павінна мець маральны стрыжань. А падрыхтаваць журналіста з маральным стрыжнем за такі кароткі тэрмін амаль немагчыма».

Удзельнікам Летняй школы журналістыкі пашчасціла атрымаць урокі майстэрства, што называецца, з першых вуснаў. Мэтры журналістыкі з Беларусі, Расіі і Арменіі расказалі пра сучасныя тэндэнцыі ў медыясферы, закранулі тэмы, якія найбольш хваляюць медыяспольнасць, падзяліліся асабістым журналісцкім вопытам.

Аляксандр ГУРНОЎ, вядучы праграмы «Кропка адліку» тэлеканала Russia Today, разважаў над тым, што такое праўда з філасофскага пункту гледжання і чаму ў кожнага яна свая. На пытанне «ці можна атэа-саміліваць журналістыку і блогасферу?» адказаў адназначным «не» першы намеснік галоўнага рэдактара газеты «Комсомольская правда» Мікалай ФІМІОВІЧ.

На яго думку, задача блогера — выказаць меркаванне, даць каментарый. А журналісцкі тэкст пачынаецца, калі карэспандэнт праводзіць расследаванне, шукае праўду і стараецца дайсці да кораня праблемы, а не толькі паказаць на яго. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім ГПІН распавядаў пра тэхналогіі стварэння тэлепраграмаў у Амерыцы, Еўропе і Расіі, аб тэндэнцыях развіцця медыясферы і, галоўнае, падзяліўся прыёмымі ўздзеяння на гледача, якімі карыстаюцца карэспандэнты тэлеканалаў.

— Выдатна, што ў вас ёсць магчымасць паслухаць майстэру пры, слова, — звярнуўся да моладзі Вадзім ГПІН. — Гэта цудоўна, бо калі мы з вамі вучымся, важна ў каго мы гэта робім. Людзі, якія прадстаўляюць класічную, а магчыма, ужо посткласічную школу айчынай журналістыкі, яе традыцыі, падзяляюцца з вамі сваім вопытам. Якімсьці вопытам ужо і вы можаце з імі падзяліцца, бо гэта працэс узаемны. Выдатна, што вы гэта пачуеце і, самае галоўнае, зможаце выказаць свой пункт гледжання. Журналіст цікавы тады, калі ў яго ёсць асабістае «я».

Вераніка КАНЮТА, Вераніка ПУСТАВІТ.



Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

■ Меркаванне

ЗРАБІЦЬ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ КОДЫ КАРЫСНЫМІ ДЛЯ АЎДЫТОРЫ



Аб тым, якім чынам СМІ фарміруюць новыя сацыякультурныя коды або разбураюць тыя, што існуюць, расказаў дацэнт кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін МЗС Расійскай Федэрацыі Кірыл КОКТЫШ.

— Прызначэнне журналіста не пераказваць факты, а інтэрпрэтаваць іх разуменне. І гэтае разуменне без, скажам, зверкі гадзінніка, без даверу, жыццёвых сэнсаў не расшыфруевацца. У гэтым плане факты можна параўнаць са шкідлетам, на якім могуць вырасці абсалютна розныя рэчы. Для таго, каб нешта атрымалася, у галаве заўсёды патрэбна мець, што называецца, сацыякультурныя коды, у адпаведнасці з якімі можна гэтыя факты расшыфраваць, інтэрпрэтаваць і, самае галоўнае, зрабіць іх карыснымі для сваёй аўдыторыі.

Сацыякультурныя коды — вельмі важная рэч, пра якую сёння мы імкнёмся казаць. Гэта калі, напрыклад, адны і тыя ж эпизоды ў розных цывілізацыях могуць расшыфрувацца абсалютна рознымі спосабамі. У кітайскіх казках вы знойдзеце Іванку-дурня, вельмі падобнага да традыцыйнага з нашых казак. Толькі ў іх літаратуры ён дзейнічае абсалютна іншым чынам, але ўсё роўна становіцца героем.

— У медыяфоруме бяруць удзел прадстаўнікі 20 краін. Атрымліваецца, у іх таксама розныя сацыякультурныя коды? І ў гэтым кантэксце, напэўна, трэба казаць пра тое, як журналістам інтэрпрэтаваць адны і тыя ж падзеі...

— Натуральна, такія коды ёсць. І больш за тое, у гэтым аснове выгады саюза, стасункаў. Ніводнаму чалавеку нецкава гутарыць з сабой, са сваім адліостраваннем. Цікава кантактаваць з кімсьці іншым — часткова падобным, часткова не. Рознасць — гэта магчымасць эканамічнага абмену, калі кожная з краін можа спецыялізавацца на чымсьці сваім. А таксама рознасць — залог эфектыўнасці сацыякультурнага абмену. Кожны ўдзельнік камунікацыі чакае ад яе сферы цікавага. А калі ідзе пераказ даўно вядомых рэчаў, то гэта проста нецкава. Таму, натуральна, гэты рознасць ёсць, яе трэба культываваць. І неабходна разумець, што гэта не недахоп, а, наадварот, вартаста. Яе трэба развіваць, бо якраз гэты рознасць робіць выгаднымі, цікавымі кантакты Беларусі з Казахстанам, з Расіяй, ды і з Усходняй Еўропай.

Вераніка КАНЮТА.

■ Баланс

Пра гэта заявіў намеснік міністра фінансаў Максім ЕРМАЛОВІЧ на пашыраным пасяджэнні Пастаянай камісіі Палаты прадстаўнікоў па бюджэце і фінансах пры разглядзе праекта закона «Аб зацвярджэнні справаздачы аб выкананні рэспубліканскага бюджэту за 2014 год». Пакуль не ясна, які дакладна крытэрыі, які б улічвалі нейкія дадатковыя фактары», — адзначыў першы намеснік міністра.

МЯСЦОВЫМ ГРОШЫ НЕ ПАТРЭБНЫ?

Транспартны падатак — з'ява новая для Беларусі. І тое, што з'явілася за 2014 год, — гэта першы вопыт выкарыстання дадатковай крыніцы фінансавання. «Наогул, дарожную гаспадарку зводзіць толькі да аднаго гэтага збору нельга, — адзначыў першы намеснік міністра. — Гэта толькі частка ўсіх выдаткаў, прычым не асноўная». Па звестках Максіма Ермаловіча, летас 950 млрд рублёў дзяржпошліны было выдаткавана на рэспубліканскую дарожную гаспадарку, столькі ж — на мясцовыя дарогі шляхам перадачы гэтых сродкаў у бюджэты абласцей і горада Мінска.

Адначасова пачаўся пераход да рэспубліканскага дарожнага гаспадарку, столькі ж — на мясцовыя дарогі шляхам перадачы гэтых сродкаў у бюджэты абласцей і горада Мінска.

Сярод прысутных на пасяджэнні адраза пачалася спрэчка наконт таго, які правільна размеркаваць сродкі. Нехта выказаўся: «Калі мы бяром у людзей грошы на дарогу, то яны павінны бачыць эффект. А дарогі, якія былі дрэннымі, так такія і застаюцца».

Пры гэтым намеснік старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю Раіса САУРЫЦКАЯ заявіла: «Па нашых звестках, 46,6 млрд рублёў ад гэтага збору з мясцовых бюджэтаў было вер-

ДАРОЖНУЮ ПОШЛІНУ САБРАЛІ. А ЯК РАЗМЯРКОВАЦЬ?

Крытэрыі падзелу збору паміж абласцямі трэба вызначыць да прыняцця бюджэту на 2016 год

нута назад у «рэспубліку». Узнікае пытанне — там што, усе дарогі добрыя, не было куды гэтыя грошы патраціць?

40% — НА «САЦЫЯЛКУ»

Максім Ермаловіч нагадаў, што бюджэт на 2014 год быў сфарміраваны на аснове кансерватыўнай ацэнкі параметраў макраэканамічнага развіцця, аднак сітуацыя з выкананнем бюджэту развілася па песімістычным сцэнарыі. «Увогуле, па выніках года мы атрымалі тэмпы росту ВУП, ніжэйшыя за запланаваныя пры фарміраванні бюджэту, ніжэйшымі аказаліся і цэны на калійныя ўгнаенні, аб'ёмы і кошт імпарту тавараў у краіны Мытнага саюза, — канстатаваў першы намеснік міністра. — Акрамя таго, у выніку значнага ўмацавання беларускага рубля адносна расійскага пры стабільным узроўні затрат істотна знізілася даходнасць беларускага экспарту ў Расійскую Федэрацыю, што прывяло да зніжэння паступленняў падаткаў на даходы і прыбытак у бюджэт».

Такая макраэканамічная сітуацыя ў большай ступені адбілася на фарміраванні даходнай часткі бюджэту. Так, у прыватнасці, страты даходаў бюджэту па ўвазным мытных пошлінах склалі больш як 4 трлн рублёў, па пошлінах на экспарт калійных угнаенняў — 5 трлн.

У злікам змены знешняй сітуацыі ўрад вымушаны быў ужо ў пачатку года рабіць крокі, каб утрымліваць сітуацыю ў кантралюемым стане. Гэтыя меры ўдакладняліся і мяняліся на працягу года. У прыватнасці, была ўнесена прапанова па павелічэнні стаўкі адлічэнняў газазабяспечваючымі арганізацыямі, павялічаны памер базавай велічыні да 150 тысяч рублёў і іншае. Пэўны ўплыў на выкананне даходнай часткі аказала таксама ўвядзенне падатку на біржавыя аперацыі з замежнай валютай.

«Усе гэтыя фактары дазволілі нам устойліва скончыць год, удакладніць

выдаткі і даходы бюджэту, — адзначыў Максім Ермаловіч. — Па выніках 2014-га бюджэт выкананы з прафіцытам у суме 5,4 трлн рублёў, або 0,7% ВУП». Гэтыя грошы, паводле яго слоў, былі неабходны для таго, каб прафінасаваць абавязальнасці, якія не з'яўляюцца выдаткамі бюджэту. Так, 3,3 трлн прафіцыту былі накіраваны на выкананне гарантый, што фінансуюцца пад рысай транзакцыйных аперацый бюджэту, астатняе — на пагашэнне абавязальнасцяў па знешнім дзяржаўным доўгу.

На што яшчэ пайшлі грошы з бюджэту? «Больш за 40% выдаткаў склалі расходы сацыяльнага характару, крыху больш за 30% — міжбюджэтная трансферты, 15% — выдаткі на нацыянальна-эканоміку, каля 6% — выдаткі па абслугоўванні дзяржаўнага доўгу», — удакладніў Максім Ермаловіч.

Усе абавязальнасці па пагашэнні і абслугоўванні дзяржаўнага доўгу (як унутранага, так і знешняга, намінаванага як у валюце, так і ў беларускіх рублях) урадам выкананы ў поўным аб'ёме.

Пасля дакладу намесніка міністра фінансаў у члена камісіі па бюджэце і фінансах Валерыя БАРАДЗЕНІ ўзнікла пытанне: «А ці трэба ўвогуле краіне пазычаць грошы, якія потым павінны будзь аддаваць грамадзяне?»

«Беларусь — краіна з досыць развітай эканамічнай сістэмай. Краіна, насельніцтва якой па сваім узроўні жыцця заслужоўвае і развітай сацыяльнай інфраструктуры, што заклікае забяспечваць бюджэт. Дык вось, каб гэтае развіццё не спынілася ў крызісныя перыяды, дзяржава павінна пазычаць сродкі, а ў цыклы ўстойлівага росту і развіцця іх спакойна вяртаць. Пры гэтым развіцці эканамічнай і сацыяльнай інфраструктуры не спынялася б і не было пад уплывам нейкіх эканамічных цыклаў, — адзначыў Максім Ермаловіч і дадаў: — Гэта цалкам нармальна, таму для таго, каб сацыяльна-інфраструктура развівалася, у тым ліку і для павышэння якасці жыцця будучых пакаленняў, дзяржава павінна пазычаць».

Пры гэтым намеснік міністра са шкадаваннем канстатаваў, што ў нашай краіне, як і наогул у краінах нашага рэгіёна, выкарыстанне бюджэтных сродкаў, якасць укладання не найлепшая. Таму Мініфін падзяляе пазіцыю Камітэта дзяржаўнага кантролю аб тым, што трэба ўзмацняць кантроль не столькі за мэтавымі, колькі за эфектыўным выкарыстаннем бюджэтных сродкаў.

«Таму што бюджэтных сродкі можна вылучыць на тую мэту, якая ўстаноўлена законам, але пры гэтым не дасягнуць якой-небудзь сацыяльнай ці эканамічнай эфектыўнасці ад іх выка-

рыстання», — растлумачыў свой пункт гледжання Максім Ермаловіч.

«ЗНЯВОЛЕНА» ПРАДПРЫЕМСТВЫ ВЫЙДУЦЬ НА ЭКСПАРТ?

Падчас пашыранага пасяджэння былі таксама разгледжаны праекты законаў «Аб зацвярджэнні справаздачы аб выкананні бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь за 2014 год», «Аб зацвярджэнні справаздачы аб выкананні бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду Дэпартаментна выканання пакарэння Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь за 2014 год», а таксама «Аб зацвярджэнні справаздачы аб выкананні бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь за 2014 год».

Варта асобна адзначыць справаздачу Дэпартаментна выканання пакарэння, які мае шэраг падчалежных вытворчых прадпрыемстваў, дзе працуюць асуджаныя. Летас большая частка прыбытку была накіравана на абаротных сродкі для стварэння новых рабочых месцаў. «Нашы прадпрыемствы працуюць кожны дзень, 24 гадзіны ў суткі. Колькі ў нас ёсць людзей, столькі павінна працаваць. Мы не можам ні скараціць, ні адправіць у адпачынак. А для большай аддачы дзяржаве мы спрабуем выйсці на экспарт у Расію».

26 чэрвеня ўсе згаданыя законапраекты будзь разгледжаны дэпутатамі ў Авальнай зале на пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

КАБ ПЫТАННІ ВЫРАШАЛІСЯ ЭФЕКТЫЎНА Мінгарвыканкам і аблвыканкамы 13 чэрвеня з 9.00 да 12.00 правядуць прамыя тэлефонныя лініі

- На сувязь з насельніцтвам у гэты дзень выйдучь:
Брэсцкі аблвыканкам
Сакоўскі Віктар Яўгенавіч — намеснік старшыні (80162213121);
Віцебскі аблвыканкам
Грэнбэў Генадзе Іванавіч — першы намеснік старшыні (80212204260);
Гомельскі аблвыканкам
Клічэўская Алена Уладзіміраўна — кіраўнік справам (80232751237);
Гродзенскага аблвыканкама
Шулейка Юрый Вітольдвіч — намеснік старшыні (80152735644);
Мінскі аблвыканкам
Сірэнка Віктар Іванавіч — намеснік старшыні (80175004160);
Магілёўскі аблвыканкам
Чаўда Алег Іванавіч — першы намеснік старшыні (80222501869);
Мінскі аблвыканкам
Карпенка Ігар Васільевіч — намеснік старшыні (80172224444).

У Беларусі сёлетня арганізавана штодзённае правядзенне аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам прамых тэлефонных ліній з мэтай павышэння эфектыўнасці працы са зваротамі грамадзяні і юрыдычных асоб, выкаранення фактаў бюракратызму і цыганіны, паператворчасці, а таксама для аперацыйнага рашэння праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у людзей. Такія прамыя тэлефонныя лініі стартуваць 17 студзеня і праводзіцца па суботах.

ГРУПАМ ПАСАЖЫРАЎ — ЗНІЖКІ НА БІЛЕТЫ

Беларуская чыгунка прапануе гнуткую сістэму зніжка на перавозку груп пасажыраў у зносінах з краінамі СНД і Балты.

Памер зніжка (ад 10 да 30 працэнтаў ад агульнага кошту праезду) на перавозку арганізаваных груп пасажыраў у краіны СНД, а таксама Латвію, Літву і Эстонію залежыць ад далёкасці паездкі і колькасці дарослых у групе, якія аплациць праезд. Пры вызначэнні колькасці пасажыраў групы дзве дзятэй ва ўзросце да 10 гадоў лічацца за аднаго дарослага. Пра гэта паведамілі ў прэс-цэнтры магістралі.

Апроч таго, для атрымання зніжка на праезд магчыма аб'яднанне ў арганізаваную групу фізічных асоб: у краіны СНД і Балты — не менш за 10 чалавек, у краіны Заходняй Еўропы (Польшча, Балгарыя і г.д.) — не менш за 6 чалавек.

Пры бесперасадчым праездзе на адлегласць да 2 тысяч кіламетраў Беларуска чыгунка прадастаўляе зніжку 10 працэнтаў для групы ад 10 да 24 чалавек і 15 працэнтаў — для групы ў 25 і больш чалавек. Пры бесперасадчым праездзе на адлегласць больш за 2 тысячы кіламетраў памер зніжкі павялічваецца і складае 20 працэнтаў для групы ад 10 да 24 чалавек і 30 працэнтаў — для групы ў 25 і больш чалавек. Напрыклад: пры перавозцы групы пасажыраў у 25 і больш чалавек у купэйных вагонах чыгніка №302/301 Мінск — Адлер кошт праезду для аднаго пасажыра зніжаецца амаль на 900 тысяч рублёў з улікам 30-працэнтнага зніжкі.

Галоўнае, на што трэба звяртаць увагу, — білеты для арганізаваных груп пасажыраў неабходна афармляць у групахых касах Беларускай чыгункі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

БАЧЫЦЬ, ЧУЦЬ, ДАПАМАГАЦЬ

Тэрыторыі двароў, пабудаваных паўстагоддзя таму, новыя дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі, крэатыўныя лаўкі і добраўпарадкаванне на прадпрыемствах — усё гэта цікавіла ўдзельнікаў выязнога рэспубліканскага семінара для старшын гарадскіх Саветаў дэпутатаў краіны. Дарэчы, як паказвае практыка, такая форма работы Савета Рэспублікі — з выездам у рэгіёны па канкрэтнай праблематыцы — сабе апраўдвае. У Гомелі галоўнай тэмай дня сталі формы і метады работы па добраўпарадкаванні.



Дзякуючы праграме «Дэпутацкі дварык» і прыцягненню працоўных калектываў прадпрыемстваў да яе рэалізацыі, у Гомелі зроблі дзіцячыя гарадкі, размешчаныя ў крокавай даступнасці ад жылля і асноўных сацыяльных аб'ектаў. Напрыклад, ля гіпермаркета і буйных універсамаў. Дарэчы, іх кіраўніцтва ўкладала сродкі ў стварэнне комплексаў для дзяцей. Есць у гэтым і прагматычны аспект. Адкрыццё такіх вялікіх гульнявых пляцовак, дзе могуць праводзіць вольны час дзеці з дзіцяцкай навакольнай дамоў, больш мэтазгоднае, чым размяшчэнне аналагічных невялікіх у кожным двары. Тым не менш гэта не азначае, што пясочніцы і арэлі будуць знікаць зусім з двароў, адначасна кіраўнік адміністрацыі Цэнтральнага раёна Гомеля Андрэй Гарбачоў.

Адзін з такіх гарадоў у новым мікрараёне Гомеля для дзяцей пабудавала адкрытае акцыянернае таварыства «Спартак». Генеральны дырэктар Алег Жыдкоў лічыць гэтую практыку карыснай для ўсіх: «У межах сумесных з Гомельскім гараветам праграм мы дапамагам набываць і ўстанавляць дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі за кошт сродкаў нашага акцыянернага таварыства. Таксама ўдзельнічам у азеляненні не толькі свайго прадпрыемства, але і мікрараёна побач, дзе жывуць нашы супрацоўнікі.

Між тым і на тэрыторыі прадпрыемства, вядомага далёка за межамі краіны сваёй сладкай прадукцыяй, парадак ідэальны. Дэпутаты пастаянна спыняюцца, каб лепш разгледзець і сфатаграфаваль альпійскія горкі, штучныя крыніцы і незвычайныя кветнікі, якія сусед-

стварылі. Парк Фэстывалны ў Гомелі — безумоўны лідар па колькасці эксклюзіўных архітэктурных формаў. Тут кожны знаходзіць аб'ект, з якім хацеў бы сфатаграфавцца. Між тым ідэі студэнтаў гомельскіх ВНУ — будучыя архітэктары і дызайнеры — тры гады таму падтрымалі мясцовыя ўлады. Самыя лепшыя работы па выніках конкурсу эскізных праектаў увабодзілі ў жыццё.

Наш калектывны выезд у Гомель — гэта маніторынг



нічаюць з прамысловымі аб'ектамі. Тут ёсць спецыяльнае падраздзяленне, якое займаецца вырошчваннем кветак для азелянення, наведзненнем парадку, прыбыраннем тэрыторыі. Дарэчы, і за межамі сцен прадпрыемства.

У Савецкім раёне Гомеля ўдзельніку семінара асабліва зацікавіла комплекснае добраўпарадкаванне дваровых тэрыторій пры правядзенні капітальнага рамонтнага жылога фонду па Рэчыцкім праспекце. Як расказаў кіраўнік адміністрацыі Савецкага раёна Дзмітрый Алейнікаў, акцэнт тут робіцца на захаванасці аб'ектаў:

— Галоўнае цяпер — усе капітальна адрамантаваныя дамы захоўваюць у парадку, каб лаўкі не ламалі, каб сцены ў пад'ездах не размалювалі... Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара.

Старшыня Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў Іван БАРАДЗІНЧЫК:

— Нам сапраўды ёсць што паказаць. Адначасова адбываецца і абмен думкамі. Калегі падказваюць, дзе яшчэ трэба нешта папелішыць. Добраўпарадкаванне сёння каштуе многа грошай, і наша асноўная задача — захаваць створаныя аб'екты на многія гады, каб імі карысталіся і нашы ўнукі. Гэта тычыцца не толькі набярэжнай або парку культуры і адпачынку, але і дваровых тэрыторій, якія сёння кардынальна змяніліся ў лепшы бок. Нам радуе, што сёння ў працэсе добраўпарадкавання ўцягнуты звычайныя людзі. Вядома, вельмі шмат чаго яшчэ трэба зрабіць, таму будзем і мы вывучаць вопыт іншых рэгіёнаў і пераймаць яго.

БЛІЗКАЯ ЎЛАДА



Валерый КВАЧ (справа) і майстар Мірскага участка ЖКГ Валынцін МОЙЖЫК.

«МІРНАЯ» ТАЛАКА

калектыву замкавага комплексу пасяхова развіваецца турызм. Сюды прыязджаюць тысячы вандрунікаў з розных куткоў Беларусі і замежжа, у якіх, зразумела, павінны застацца прыемныя ўражанні не толькі ад знаёмства з аб'ектамі мінуўшчыны, але і ад выгляду пасёлка. Таму добраўпарадкаванне тэрыторій — гэты для міран безумоўны прыярытэт.

— Стараемся ўсё рабіць талакай, з удзедам мясцовых прадпрыемстваў, арганізацый, навуковых устаноў. Ладзім суботнікі, калектывы бяруць на сябе клопаты пра тыя ці

іншыя аб'екты. Калі трэба, то працуем па добраўпарадкаванні сумесна з адміністрацыяй замкавага комплексу «Мір», — тлумачыць Валерый Квач.

Дарэчы, гэтае жаданне падмацавана і адпаведнымі тэхнічнымі сродкамі — тымі ж газонакасілкамі. Два работнікі, якія непасрэдна адказваюць за падтрыманне тэрыторій у належным стане, знаходзяцца ў штаце сельсавета, а яшчэ чатыры працуюць на прадпрыемстве ЖКГ.

Прыватнікі, якія робяць у Міры свой бізнес, таксама клопацца пра імідж населенага пункта. Заўсёды парадак каля палатак, дзе гандлююць сваімі сувенірымі вырабамі рамеснікі. А каля кавярні «Мірум Град», напрыклад, абсталёўваецца пляцоўка з кантэйнерамі для асобнага збору адходаў.

Даволі актыўна развіваецца і інфраструктура па абслугоўванні турыстаў. Неўзабаве ў распараджэнні газцей будзе яшчэ адна гасцініца — прыватная, а таксама рэстаран — у дадатак да кавярні «Мірум Град», «Пузата хата» і «Рагнеда».

— Праблем з размяшчэннем турыстаў (гасцініцы, аграсядзібы) і іх харчаваннем сёння ўжо практычна не існуе. Цяпер, — кажа Валерый Квач, — трэба абмеркаваць з банкам рэжым іх работы, каб гасцям было зручна ажыццявіць валютна-абменную аперацыю ў Міры не толькі ў будні, але і ў выхадныя дні. Бо менавіта ў суботу і нядзелю летам найбольшы паток турыстаў, у тым ліку замежных, а банкі працуюць адпаведна да 18 і 12 гадзін.

Пэўна, валютныя паступленні павялічацца, калі хачя б адзін з двух банкаў будзе працаваць па выхадных больш працягла час.

Барыс ПРАКОПЧЫК

Старшынёй Мірскага сельсавета Савета дэпутатаў Валерый Квач стаў нядаўна — год таму, але знаёміцца з тутэйшымі рэаліямі і людзьмі яму не спатрэбілася. Бо ён у Міры нарадзіўся, а пасля заканчэння ВНУ вярнуўся на сваю малую радзіму. У мясцовую ўладу прыйшоў з пасады намесніка кіраўніка птушкафабрыкі «Чырвонаармейская».

Сёння ў Міры дзякуючы гістарычным славуцасям (найперш замку) і працы



Са старэйшай вёскі Беражно Янінай ЧАСНОВІЧ і яе мужам Генадзем Іванавічам.



Падворак у вёсцы Беражно.



Фота Алена Шаршнёва.

НА СВАЕ ВОЧЫ

ФАКТУ ПАТРЭБНА «АБГОРТКА»

Новая «прапіска» для гальшанскага прывіда

У Гальшанах каля знакамітага кляшара французскага нас сустрэлі кіраўнік фонду «Краіна замкаў», гаспадар хутара Родзевічы Аляксей Варыкіш, апрануты ў старадаўні кунтушовы касцюм, і метадыст Ашмянскага раённага цэнтра культуры Сяргей Жылік. Доўгі час турыстычным брэндам у Гальшанах лічыўся прывід бела панны, што «пасяліўся» ў кляштары. Аднак некалькі гадоў таму будынак, дзе размяшчаўся філіял Нацыянальнага мастацкага музея, перадалі касцёлу.

ЛЕГЕНДЫ І РЭАЛІ

Зразумела, што цяпер «пірыцца» прывідам ужо недарэчна. Таму прывід, кажа Аляксей Варыкіш, пакрыўдзіўся і кудысьці знік, а разам з ім рэзка скараціўся паток турыстычных аўтобусаў.

— Я пачаў вазіць экскурсіі ў Гальшаны з 2000 года. Кожную суботу сюды прыязджала па 15 аўтобусаў — мора турыстаў. Цяпер гэтага няма, бо знікла «фішка».

— Пэўна, прывід перабраўся ў Гальшанскі замак, а значыць, не усё страчана, — пратназуе Сяргей Жылік.

З аднаго боку, можна, вядома, пажартаваць. Але з іншага — трэба разумець, што турыстычная прывабнасць рэгіёна складаецца не толькі з рэальных фактаў і падзей мінуўшчыны, але і дасягаецца дзякуючы цікавай, неардынарнай іх падачы. Менавіта так (хоць пакуль яшчэ не высветлілі новую «прапіску» прывіда бела панны) і спрабуюць паказаць турыстам на Ашмяншчыне свой край. Бо гістарычнага, «не прыцягнутага за вушы» матэрыялу сапраўды шмат. Трэба толькі яго «раскрыць», зрабіць добры турыстычны маркеттынг.

Накіроўваемся да гальшанскага гарадзішча. Падумаемся на вяршыню гары, дзе стаяў старадаўні драўляны замак тутэйшых князёў. Гэта тут нарадзілася Соф'я Гальшанская — апошняя жонка караля Ягайлы, родначальніца дынастыі Ягелонаў. Аляксей Варыкіш і іншыя рупліўцы, акултурнылі, што было магчыма, а дзякуючы фінансавай дапамозе вышэйзгаданага праекта зроблі драўляную лесвіцу для зручнага пад'ёму на гару.

Гальшанскае гарадзішча — гэта вядомы помнік археалогіі, дзе знаходзілі і рымскія, і арабскія манеты. Нават падняцца на гару і ўявіць сабе, што людзі тут жылі паўтары тысячы гадоў таму — ужо ўравае. А калі яшчэ наладзіць нейкую гістарычную інсценіроўку... Хаця спецыяльна толькі сюды турысты, хутэй за ўсё, не паедуць. Але ж побач і іншыя славуцасі — пункт геадэзічнай Дугі Струва, які ўнесены ў Спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, старажытныя яўрэйскія могілкі, касцёл. І, вядома, Гальшанскі замак.

У перспектыве — кансервацыя кутняй вежы замка, якая найлепш захавалася, з наступнай яе музефікацыяй. Будучая экспазіцыя, верагодна, будзе прысвечана Сапегам і Соф'і Гальшанскай. Але ўжо цяпер штогод ладзяцца цікавыя імпрэзы на фестывалі «Гальшанскі замак». Летась, напрыклад, на фоне старажытных камяніц адбылося грандыёзнае відэашоу — паказалі мюзікл «Соф'я Гальшанская», які, дарэчы, атрымаў нацыянальную тэатральную прэмію.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

НА СВАІМ МЕСЦЫ

«ВЁСКУ НІ НА ШТО НЕ ПРАМАНЯЮ»

Праблемы аграгарадка Сідаравічы стараста Алена Шаршнёва лічыць сваімі асабістымі

Нэллі ЗІГУЛЯ

Напэўна, няма ў аграгарадку чалавека, які хоць бы раз у жыцці не звярнуўся да Алены па дапамогу. Старастай яна стала пасля таго, як 10 гадоў адпрацавала тут паштальёнкай. А цяпер прыходзіць у сем'і яшчэ як сацыяльны работнік і дэпутат. Для тутэйшых яна даўно ўжо не проста суседка ці знаёма, а чалавек неабыхавы, актыўны, адным словам — аўтарытэт.



Стараста Алена ШАРШНЁВА.

АДНА — ДЛЯ ЎСІХ
Разам са старшынёй Сідаравічскага сельсавета Аленай ПШАНІЧНАЙ едзе ў суседнюю вёску Пална, дзе нас чакае стараста. Як сацработнік яна абслугоўвае там некалькі сем'яў, і з раніцы ўжо на працы. У вёсцы цяпер засталіся ў асноўным старыя, інваліды, і такія, як наша Алена, для іх першыя памочнікі, — звычайна прадстаўляе старасту старшыня Савета. — Наша Алена Уладзіміраўна — прыклад для ўсіх, калі трэба правесці суботнік, зрабіць свята вёскі ці прыбраць могілкі. Сочыць за парадкам на вуліцы, глядзіць, каб усё працавала. Калі ў каго якія праблемы, да яе звяртаюцца. Людзі кажуць: прабіная. А я лічу, што такой і павінна быць сапраўдная стараста!

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТЭМА ТЫДНЯ

БЕЗ ЧАГО НЕМАГЧЫМЫ ПРАГРЭС?

Святлана ЯСКЕВІЧ

УБярозаўскім раёне прайшло выязное пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі. Сенатары спачатку пазнаёміліся з работай сацыяльных і вытворчых аб'ектаў, а потым на пленарным пасяджэнні абмеркавалі перспектывы развіцця тых складнікаў, без якіх немагчыма жыццядзейнае сучаснае тэрыторыі.

Бярозаўскі раён быў выбраны невядакова. Гэта стала зразумелым нават з кароткага экскурсу, які правёў старшыня райвыканкама Юрый НАРКЕВІЧ па дарозе на першы аб'ект. — Усе мы ведаем, — сказаў ён, — што нармальнае функцыянаванне сацыяльнай сферы немагчыма без стабільнай работы прамысловага комплексу. Па аб'ёмах прамысловай вытворчасці Бярозаўскі раён займае лідзючую пазіцыю ў вобласці — пасля Брэста і Баранавіч. Кожны трэці кілаграм сыру і чввёрты кілаграм мяса з маркай Брэстчыны выпускаецца ў нашым раёне. Бярозаўская прадукцыя пастаўляецца ў 28 краін свету. Летась на знешня рынку пайшоў тавараў з раёна на 240 мільёнаў долараў. Наперадзе нас — толькі Брэст.



«Свая»

Дэпутацкая група

На славеты Бярозаўскі сыра-рабны камбінат удзельнікі пасяджэння ішлі з асаблівай цікавасцю. Відзец, у краіне знойдзецца не так шмат раённых прадпрыемстваў, якія могуць укладваць у мадэрнізацыю дзясяткі мільёнаў долараў. Камбінат вытрымаў самія прыдзірлівыя правэркі еўрапейскіх камісій і атрымаў права пастаўляць прадукцыю ў краіны ЕС.

Апошнія гады прадпрыемства ўжо працуе як сапраўдны канцэрн. Некалькі гадоў таму камбінат узяў пад апеку стратныя малочныя заводы суседніх раёнаў і... ператварыў іх у сучасныя высокатэхналагічныя філіялы. Акрамя таго, да сыраробнага камбіната далучылі два слабыя

калгасы, якія за некалькі гадоў сталі ўзорам гаспадарання, асабліва ў галіне жылёгадоўлі. А ў працоўным калектыве прадпрыемства створана нават свая дэпутацкая група. — Яе складаюць сем народных выбарнікаў, якія ўваходзяць у склад раённага і сельскіх Саветаў на сваіх тэрыторыях, — пазначыў кіраўнік групы галоўны інжынер камбіната Леанід КАЧЫНА. — Мы абмяркоўваем усё звароты, якія паступаюць да кожнага з нас ад выбаршчыкаў. Бывае, што і пытанне не вельмі складанае, але некаму з дэпутатаў проста не хапае вопыту, каб вызначыць падыходы да яго вырашэння. А калі разам параімся, дык, як правіла, знаходзім аптымальны варыянт. Калі трэба, звяртаемся з хадзінцтвам да кіраўніцтва свайго прадпрыемства, — за апошні год гэта дава-

лося рабіць двойчы. У іншым выпадку афармляем дэпутацкі запыт у органы выканаўчай улады. Члены нашай дэпутацкай групы з сельскай мясцовасці асабліва ўвагу надаюць развіццю падсобнай гаспадаркі вяскоўцаў. Калі мы прымалі рашэнне аб стварэнні свайго групы, мелі на ўвазе найперш рэалізацыю раённай праграмы па падтрымцы ўласнай сялянскай гаспадаркі.

Выгадаваць менеджара

Варта адзначыць, што Леанід Іванавіч задаваў шмат пытанняў. Прыклад эфектыўнага дзеяння дэпутацкай групы на прадпрыемстве заслугоўнае ўвагі — пра гэта гаварыў на самым пачатку выязнога пасяджэння старшыня Савета Рэспублікі Міхал Місінковіч, калі згадваў, што ў краіне працуе 19,5 тысячы дэпутатаў мясцовых Саветаў. Гэта вялікі атрад прадстаўнікоў грамадства, якім давяраюць людзі і якія могуць паўплываць на стан эканомікі і сацыяльнага развіцця сваіх рэгіёнаў. Кіраўнік Савета Рэспублікі лічыць, што дэпутаты ўсіх узроўняў павінны «падсілкоўваць» органы ўлады — каб потым прымаліся такія рашэнні адпаведных Саветаў і законодаўчыя акты, якія спрыялі б развіццю тэрыторій і краіны ў цэлым. А эфектыўных менеджараў трэба даваць з перспектывы спецыялістаў, у тым ліку з дэпутатаў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ФАКТУ ПАТРЭБНА «АБГОРТКА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

ПАД ЗНОС? НЕ!

Потым мы паехалі па «Шляхецкіх ваколліцах», дзе «апшні шляхціч» Алякс Варыкіш з дапамогай мясцовых улад і праекта «Мясцовае прадпрыемства і эканамічнае развіццё» спрабуе захаваць элементы даўніны Ашмянскага краю. Спраў па адрэджанні аб'ектаў турыстычнага маршруту наперадзе шмат, але ўжо ёсць за што «зачапіцца» вомкам. Пазначана, напрыклад, месцазнаходжанне аднаго са шляхецкіх фальваркаў, а таксама нямецкая турма Першай сусветнай вайны ў вёсцы Гарэцкаўчына.

— Людзі тут добрыя. Вось бачыце, тэрасу планка на агароджы, якой пазначаны



Шляхецкая «разборка» ў Родзевічах.

былі шляхецкі фальварак, а нехта з мясцовых жыхароў убачыў і колік паставіў, падвязаў. Прыемна ад іх чуць: «Якія ж вы, хлопцы, малайцы, што нашу даўніну зберагаеце!» — кажа Алякс Варыкіш.

Разлік у маршрутах па Ашмяншчыне робіцца не толькі на аўтобусныя тургрупы, але і на тых, хто вандруе прыватным парадкам — на легкавіках, веласіпэдах. Пры гэтым для турыстаў падрыхтавалі шэраг цікавых анімацыйных праграм. Адно з інсцэніровак, у стылі шляхецкіх «разборак», разыгралі для нас каля брамы на хутары Родзевічы. Пасля чаго пачаставалі бабкай і бацвінем, а затым прапанавалі навучыцца старадаўнім танцам. Дзякуючы і гарманісту.

Летась у Родзевічах ужо пабывала каля 2600 гасцей. Ідэя Алякса Варыкіша — зрабіць тут рэгіянальны музей драўлянай архітэктуры. У кампанію да сядзібнага дома ўжо перавезлі іншы, які пуставаў у суседняй вёсцы — тут будзе лазня. У іншым старым будынку, які таксама памянў прапіску, збіраюцца наладзіць для гасцей начлег. Дах сядзібнага дома ўпрыгожылі драйкай, а хату на суседскім хутары паспрабуюць накрыць саломай. Таксама знайшлі гаспадару для старадаўняга маента, які быў «нічыйным» — яго купілі і зараз рамантавуюць. Калі прыватны інтарэс новага ўладальніка не выключыць і турызм, то і гэты аб'ект уключаць у «Шляхецкія ваколліцы».

УСЁ Ў ПАРАДКУ

ЧЫЙ ТЫ, «НІЧЫЙНЫ» ДОМ?

Даўно вядома і практыкай правярена: калі навадзненнем парадку на зямлі займацца толькі «зверху», шляхам указання і пакаранняў, вялікага эфекту не будзе. Эфект там, дзе пра парадак клапацяцца не толькі мясцовыя ўлады, але і кожны жыхар. Да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі абласнога семінара старшын раённых Саветаў дэпутатаў, якія сабраліся, каб пацікавіцца вопытам работы Клецкага раёна.

А ўразіла іх у першую чаргу тое, што пасля зносу пустуючых і старых дамоў тут нічога не застаецца: ні фундаментаў, ні пачэй, ні спархнелых ад даўніны садовых дрэў. Толькі роўна зааранае поле.

Летась, напрыклад, удалося пазбавіцца ад 127 домаўладанняў, прывесці ў належны выгляд столькі ж участкаў і прыцягнуць у сельскагаспадарчы сэвазварот 25 гектараў зямлі. Сёлета за 4 месяцы знесена 99 жылых дамоў, а надзелы каля іх апрацаваны. У раёне створана камісія, у якую разам са спецыялістамі ўваходзяць старшыні сельскіх Саветаў. Члены

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Дом Маісеевых, які даглядае Алена Шаршнёва, якраз на самым краі вёскі. Сімпацічны дварняк кідаецца насустрач з брэхам, але хутка змаўкае і дружалюбна пачынае махаць хвастом. Відаць, што Алену Пшанічную ён ведае добра. Таму і да мяне ставіцца паблагліва: маўляў, ну, калі вы разам, так і быць — праходзьце ў хату. Гасцям тут рады. Ну а Алена Шаршнёва для Маісеевых ужо не госьць, хутэй член сям'і.

— Алена — чалавек ад Бога. Усё, што трэба, дае нас робіць, — кажа Ганна Аляксееўна Маісеева. — Яна і ціск памерае, і цукар у крыві. Мне ўжо 81 год, сын Віця — інвалід першай групы, у яго цяжкае псіхічнае захворванне. Калі Алены доўга няма, ён нават сумуе і ўсё прыляецца, дзе яна. З ёй нам веселія і спакайней.

Мужа Ганна Аляксееўна пахавала 16 гадоў таму. Акрамя Віктара, ёсць яшчэ адзін сын, Аляксандр, ён жыве ў суседніх Наваасёлках. Па выхадных наведвае маці, але без Алены жанчына не справілася б. Гаспадарка невялікая — куры ды сабака з катамі, але ж для старога чалавек і іх цяжка даглядаць. Памочніца вельмі яе выручае.

Жыццё ў вёсцы не салодкае, але пенсіянерка не прывыкла скардзіцца. Аўтакрама двойчы на тыдзень прызджае. І там усё, што патрэбна, ёсць. Толькі грошы былі б. Паліклініка, праўда, у Магілёве, але, калі нейкая хвароба прычэпіцца, Алена заўсёды і ўрача выклікае, і па лекі ў горад з'ездзіць.

— Цяжка волькі з лекамі па рэцэпце, — уздыхае Ганна Аляксееўна. — Мне яны патрэбны пастаянна, а да ўрача не наездзіш. Таму Алена купіла 3 упакоўкі без рэцэпта. Па рэцэпце яны выдаюцца бясплатна, але, каб паехаць у горад, трэба машыну наймаць. А так танней атрымаваецца.

Суседка Ганны Маісеевай Лізавета Каралёва сустракае нас на вуліцы і гасцінна запрашае ў дом. Алена яе не абслуговае, але калі тая прасіць заплаціць за камунальныя паслугі ці ціск памераць, адмовіць не можа.

— Я тут адна жыву, — расказвае пра сябе суседка. — Дзяцей трое, але ўсё ў горадзе. Дзякуй Алене, яна мне ва ўсім дапамагае: што папрашу, тое і зробіць. Калі бачу, што яна да кагосьці паехала на веласіпедзе, іду ў той дом. Сумна адной, не хапае зносін. А яна расказае, што новага ў сельсавеце, у вёсцы — мне ўсё цікава. Калісьці тут было 90 дамоў, семі па 4-5 чалавек, а цяпер засталіся адны дачкі.

— На гэтым пятаку яшчэ хоць людзі ёсць, — дадае Алена і пералічвае: — Маісеевы, яшчэ сужэнцы адны, дачкі... А далей заселены толькі кожны чацвёрты дом. Але мяне падабаецца, што жыхары тут згуртаваны.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Тэма была прадоўжана ў Дзяткаўскім сельсавеце. Гасцей сустракала яго старшыня Людміла ЭСАНОВА:

— Сельскі Савет выступае сувязным звяном падчас ўзаемадзеяння ўстаноў культуры, адукацыі, дэпутатаў і саміх вясцоўцаў, стварэння дастойнай якасці жыцця. Мы неадрама запрасалі гасцей найперш у школу — сёння ўзровень адукацыі ў вёсцы не саступае гарадскому. У гэтым скліканні сельскі Савет правёў яць сесію. Перад кожнай з іх рабіў анкетаванне ў асобных вёсках: дзе п'яталіся ў людзей, што ўпускае мясцовая ўлада ў сваёй рабоце, на чым варта з'ясавацца ўвагу? І на падставе адказаў карэкціравалі сваю работу.

Жыццё прымусяць шукаць...

— Вельмі важна, што на працягу апошніх дзесяцігоддзяў вобласць не

спынілася ў сваім развіцці, а пайшла па рыначным шляху, правяла мадэрнізацыю на самым сучасным узроўні. Сёння, здаецца, усе зразумелі, што перспектыва — за буйнымі прадпрыемствамі, якія працуюць па поўным тэхналагічным цыкле, даюць работу сотням людзей, своечасова плацяць падаткі і забяспечваюць работу сацыяльнай сферы, — падкрэсліў старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Міхаіл МЯСНІКОВІЧ.

Далейшы прагрэс такіх прадпрыемстваў трэба звязаць з актыўным прыцягваннем інвестыцый. Калі сваіх сродкаў не хапае, варта пашукаць іх за мяжой. А яшчэ важна ўсваяваць, што мы не зусім добра ўмеем гандляваць. Тэма нашы перапрацоўшчыкі, якія маюць добрую нішу на расійскім рынку, павінны ўлічваць тэндэнцыі эканамікі суседняй краіны. За некалькі гадоў Расія нарасіла выпуск уласнай свініны на 40 працэнтаў, а мяса птушкі на ўсё — 80. Адносна недалёка ад нас, у Пскоўскай

знаходзіцца далёка ад Мінска і вялікіх гарадоў, прадаць будынкі тут праблематычна. Таму раённыя ўлады шукаюць і іншыя варыянты. У прыватнасці, на вызваленых месцах будзеца новае жыллё для работнікаў гаспадарак. Па словах дырэктара адрытэга акцыянернага таварыства «Кухчыцы» Міхаіла Кедыка, парадак на зямлі ў гаспадарцы наводзяць даўно. Пачалі з вытворчай тэрыторыі. У выніку за 6 гадоў прыцягнулі ў сэвазварот каля 40 гектараў нявыкарыстанай зямлі. Адначасова тут займаліся пустуючымі і старымі дамамі. Летась іх знесена 12, сёлета — 5, на чарзе яшчэ 3. Бывае, што участкі паміж дамамі нельга апрацаваць тэхнічай. Тады яе аддаюць вясцоўцам для пасадкі бульбы ці якіх-небудзь іншых культур.

— У вёсцы павінен быць парадак, але не ўсё, што тут нарадзіцца, гэта разуменне, — канстатаваў старшыня Клецкага райвыканкома Геннадзь Салавей. — Бацькоўскія дамы ніякда стаяць закінутымі: агароджы пакасілі, згнілі, вакол бульнён. Каб прымусяць спадчыннікаў наведваць парадак, адначасова павінны быць здзейнічаны экалагічная і сацыяльная службы. У нашым раёне налічваецца 277 старых дамоў і 1250 пустуючых, а ў 2011-м іх было адпаведна 343 і 1704. Сітуацыя мяняецца з кожным годам, летась 600 млн рублёў

«ВЁСКУ НІ НА ШТО НЕ ПРАМЯНЯЮ»

Ганна МАІСЕЕВА (справа) са сваімі памочнікамі: старшынёй сельскага Савета Аленай ПШАНІЧНАЙ (злева) і Аленай ШАРШНЁВАЙ.



Калі не убачылі ў двары тую ж Маісееву — ужо турбуюцца. Ці наадварот, Маісеева клапоціцца, дзе Ліза. Аднойчы Ганна Аляксееўна расказвала: тэлефануе Каралёвай а восьмай гадзіне вечара, а яе няма. Куды падзлася? А тая проста выйшла пагуляць. Раней людзі ў вёсцы былі вельмі неабякавымі, а сёння гэта не часта сустражаш.

МЯСЦОВЫЯ «АСАБЛІВАЦІ»

Да Сідаравіч ад Палны некалькі кіламетраў. Алена звычайна пераадольвае іх на веласіпедзе. Але зараз кладзём веласіпед у багажнік машыны і разам рушымы ў аграгарадок. Абедзве Алены расказваюць, як яны «сваёй камандай» змагаюцца з тэўжэйшымі п'яніцамі і лайдакамі. «Сабраць каманду аднадумцаў вельмі цяжка, — тлумачыць старшыня сельсавета. — Але калі гэта зрабіць, працаваць будзе нашмат лягчэй. У нас гэта добра атрымалася. І вельмі паўшасціла з участкавым. Ён заўсёды адгукаецца на просьбы дапамагчы. Калі вылівохі бацька маю машыну, бягуць хавацца. Ведаюць, што хутка міліцыянер прыбудзе».

БЕЗ ЧАГО НЕМАГЧЫМЫ ПРАГРЭС?

вобласці, узводзяцца два комплексы па гадоўлі двух мільянаў галоў свіней. Значыць, літаральна праз пару гадоў суседзі перастаюць купляць нашу свініну. Узнікнуць праблемы ў нашых вытворцаў і з экспертам птушкі, крыву пазней — з малаком. Таму ўжо сёння варта шукаць іншыя рынкі збыту. Маецца на ўвазе найперш Кітай, ёсць сэнс падумаць аб Індыі. І хоць перавозка ў такіх краінах абдыдзецца нятанна, жыццё прымусяць шукаць гандлёвыя партнёры ў далёкім замежжы. Падчас выязнага пасяджэння вялікая ўвага надавалася вырашэнню праблемы занятасці насельніцтва. Спікер верхняй палаты адзначыў, што на Брэстчыне адзін з самых высокіх узроўняў беспрацоўя. Уздзельнікі нарады пагадзіліся, што названай праблемай павінны займацца як органы выканаўчай ўлады, так і дэпутаты ўсіх узроўняў. Адным з выйсцяў бачыцца развіццё малага і сярэдняга бізнесу.



Бярозаўскі раён.

з бюджэту пайшло на кампенсацыю затрат арганізацый, што вядуць работы на навадзненні парадку на зямлі. Разам з тым знаходзіцца спадчыннікі, якія пасля таго, як раённыя службы ўладкавалі зямельныя ўчасткі, пачынаюць займацца там агародніцтвам. І гэта таксама добра. Падсумоўваючы вынікі семінара, старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Іван Ліпніцкі заўважыў: «У раёне змалгі аб'яднаць намагаюцца ўсіх служб і арганізацый і наведзі на клецак зямлі парадак».

Іван Ліпніцкі заклікаў калег больш энергічна браць у свае рукі і пытанні добраўпарадкавання, а працу гэту весці панава і сістэмна, каб наогул не заставалася закінутых участкаў. Што тычыцца вопыту Клецкага раёна, то ён сапраўды варты пераімання: за параўнальна кароткі час тут дасягнулі значных вынікаў. Менавіта таму Іван Ліпніцкі ўручыў старшын райвыканкома Генадзь Салаўю Ганаровую граматы Мінскага абласнога Савета дэпутатаў.

Тэцяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Алена Пшанічная паказвае праз акно машыны прыгожую альтанку: «Гэта мы з дапамогай жыхароў пабудавалі — Сяргея Куцанава, Віктара Сілівецва, Уладзіміра Зяброва, Валянтэна Івашкова. Цяпер ёсць дзе пасядзецца, калі аўтакрама затрымаваецца».

Зараз людзі зацікаўлены, каб хутчэй быў наведзены парадак на месцы былога п'янерскага лагера, дзе ў XVIII стагоддзі праходзіў Кацярынінскі тракт і было нешта накітал паштовай станицы. Кажуць, што там царыца коной мяняла, калі ехала ў Таўрыду... Ад былой прыгажосці мала што засталася, але адна пабудова часткова захававалася. Пасля таго, як п'янерскі лагер скончыў сваё існаванне, тут некаторы час знаходзілася будаўнічая арганізацыя, потым былі спробы арганізаваць прадарожны сэрвіс, а летась нарэшце сур'ёзныя людзі ўзяліся за аднаўленне гэтага гістарычнага будынка. Старшыня кантралюю працэс і радуецца, што справа робіцца сумленна.

— Хочацца, каб было прыгожа, — кажа яна. — Тады і людзі па-іншаму да сваёй малой радзімы ставяцца. Алена Шаршнёва цалкам падтрымлівае сваю калегу. Асабліва ценна яны працуюць разам, калі трэба «наведзі парадак» у сем'ях. Людзей абыякавых хапае, але і да іх можна знайсці падыход, калі пастарацца. — Едзе да такіх адразу цэлай камандай, — кажа старшыня. — Паўплываць на кагосьці аднаму цяжка. Чалавеку слова скажаш — ён дзесяць адказ, ды яшчэ і нечэпурыных. Але тое, што мы робім, не дарэмна. Ёсць прыклады, калі атрымалася выраваць людзей з гэтай дрыгвы, з п'яства. Сёлета адну такую жанчыну нават узнагародзілі як лепшую працаўніцу. Вось тае і вынікі. А калісьці піла так, што страшна ўспамінаць. Прыходзім, яна п'яная са сваім сужэнцам спіць, а дзеці галодныя па хаце бегваюць. Жанчына працавітая, але воль слабая да гарэчкі. Мы пастаянна да іх наведваліся, разбіралі ў сельсавеце, участковы з ім працаваў. Шкада людзей было, маладыя ж, а жыццё губяць. Спрабавалі ўгаворваць, уздзейнічала на сумленне. Яна паціху і выправілася, пайшла працаваць у калгас. Ды і ён стаў менш піць, з кулакамі на яе ўжо не кідаецца.

— Хочацца, каб было прыгожа, — кажа яна. — Тады і людзі па-іншаму да сваёй малой радзімы ставяцца. Алена Шаршнёва цалкам падтрымлівае сваю калегу. Асабліва ценна яны працуюць разам, калі трэба «наведзі парадак» у сем'ях. Людзей абыякавых хапае, але і да іх можна знайсці падыход, калі пастарацца. — Едзе да такіх адразу цэлай камандай, — кажа старшыня. — Паўплываць на кагосьці аднаму цяжка. Чалавеку слова скажаш — ён дзесяць адказ, ды яшчэ і нечэпурыных. Але тое, што мы робім, не дарэмна. Ёсць прыклады, калі атрымалася выраваць людзей з гэтай дрыгвы, з п'яства. Сёлета адну такую жанчыну нават узнагародзілі як лепшую працаўніцу. Вось тае і вынікі. А калісьці піла так, што страшна ўспамінаць. Прыходзім, яна п'яная са сваім сужэнцам спіць, а дзеці галодныя па хаце бегваюць. Жанчына працавітая, але воль слабая да гарэчкі. Мы пастаянна да іх наведваліся, разбіралі ў сельсавеце, участковы з ім працаваў. Шкада людзей было, маладыя ж, а жыццё губяць. Спрабавалі ўгаворваць, уздзейнічала на сумленне. Яна паціху і выправілася, пайшла працаваць у калгас. Ды і ён стаў менш піць, з кулакамі на яе ўжо не кідаецца.

— Хочацца, каб было прыгожа, — кажа яна. — Тады і людзі па-іншаму да сваёй малой радзімы ставяцца. Алена Шаршнёва цалкам падтрымлівае сваю калегу. Асабліва ценна яны працуюць разам, калі трэба «наведзі парадак» у сем'ях. Людзей абыякавых хапае, але і да іх можна знайсці падыход, калі пастарацца. — Едзе да такіх адразу цэлай камандай, — кажа старшыня. — Паўплываць на кагосьці аднаму цяжка. Чалавеку слова скажаш — ён дзесяць адказ, ды яшчэ і нечэпурыных. Але тое, што мы робім, не дарэмна. Ёсць прыклады, калі атрымалася выраваць людзей з гэтай дрыгвы, з п'яства. Сёлета адну такую жанчыну нават узнагародзілі як лепшую працаўніцу. Вось тае і вынікі. А калісьці піла так, што страшна ўспамінаць. Прыходзім, яна п'яная са сваім сужэнцам спіць, а дзеці галодныя па хаце бегваюць. Жанчына працавітая, але воль слабая да гарэчкі. Мы пастаянна да іх наведваліся, разбіралі ў сельсавеце, участковы з ім працаваў. Шкада людзей было, маладыя ж, а жыццё губяць. Спрабавалі ўгаворваць, уздзейнічала на сумленне. Яна паціху і выправілася, пайшла працаваць у калгас. Ды і ён стаў менш піць, з кулакамі на яе ўжо не кідаецца.

ГЭТА МАЕ ПРАБЛЕМЫ

— Абявзякаў шмат, а падзяку не заўсёды пачуеш, — усміхаецца Алена ў адказ на маё

НАВІНЫ З РЕГІОНАЎ

Буда-Кашалёў СЯРОД АРТЭФАКТАЎ

Цэнтр народнага быту адкрыўся ў вёсцы Чабатовічы Буда-Кашалёўскага раёна. На цалкам рэканструяваным высконным падворку сумеснымі намаганнямі органаў улады, вясцоўкі і школьнікаў быў узноўлены побыт мясцовых жыхароў пачатку мінулага стагоддзя.

Тут ёсць склеп, адрына, іншыя надворныя пабудовы. Непасрэдна ў хаце — старадаўнія рэчы, а таксама калекцыя тканых вырабаў, адзежы, упрыгожванняў, якія шмат гадоў збіралі супрацоўнікі мясцовага Дома культуры. Як расказала намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі Буда-Кашалёўскага райвыканкома Наталія Лагунова, у цэнтры народнага быту плануецца праводзіць экскурсіі для школьнікаў усюга раёна, старадаўнія абрады, майстар-класы рамеснікаў па ткацтве, вышыўцы, ганчарнай справе, якімі славіліся мясцовыя жыхары. У дзень урачыстага адкрыцця ў цэнтры прайшла выязна-ная ўрачыстая рэгістрацыя шлюбю.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Ляхавічы СВОЙ КВАС

Ляхавіцкае раённае спажывецкае таварыства асвоіла выпуск натуральнага хлебнага квасу. А да гэтай пары квас у Ляхавічы летам завозілі.

Літаральна нядарна тут пачаў работу цэх безалкагольных напой. Першая партыя квасу паступіла ў продаж. Купіць бочкавы квас у Ляхавічах цяпер можна ля магазіна «Родны кут» у цэнтры горада і на рыначнай плошчы. Квас стаў першай дастаўкай новага цэха. У планах кааператараў — наладзіць выпуск іншых безалкагольных напой па арыгінальнай рэцэптуры.

Яна СВЕТАВА.

Наваполацк ПАСЛУХАЕМ ОПЕРУ

Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь перыядычна будзе выступаць у Наваполацку.

— У рамках святочных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 57-й гадавіны горада, 10 чэрвеня адбудзецца знакавая культурная падзея. Ва ўрачыстай абстаноўцы будзе падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж тэатрам, гарадскім выканаўчым камітэтам і ААТ «Нафтан». Упершыню аналагічны дакумент быў падпісаны ў 2012 годзе — у выніку гледчыя штогод атрымлівалі асалоду ад высокамастацкіх оперных твораў і балетных панстановак, — распавялі «Вязьдзе» ў Наваполацкім гарвыкануме.

І ў наступныя 3 гады сталічнай «зоркі» будучы прыёмна здзіўляць мясцовую публіку.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Жлобін МЕТАЛУРГІ-МАСТАКІ

Больш за 100 работ было паддзена на традыцыйны конкурс дзіцячых малюнкаў «Я хачу быць металургам», які штогод праводзіцца на БМЗ. Пры выбары пераможцаў улічаліся арыгінальнасць і самастойнасць выкананых работ. Спецыяльны прыз атрымаў самы юны мастак — двухгадовы Дамінік Шкуратаў. На старонкі календара прадпрыемства на будучы год трапіць 13 найлепшых малюнкаў, выбраных па выніках конкурсу.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыя «Вывадацкая ўстанова «Вывадацкі дом «Звязда».

Грамадскі савет: **ГЕРАСІМОВІЧ С.М.**, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; **АСКЕРКА Ю.В.**, адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савете Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

АЦЬСАЎ А.Я., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; **НАВУМЕНКА А.В.**, старшыня Нараўлянскага раённага Савета дэпутатаў; **СУШАНКА М.Л.**, старшыня Глушанскага пасяковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12; e-mail: info@zvzyzda.minsk.by
Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вывадацкая» Беларускай Друку. ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 20.117. Нумар падлісаны ў 19.30 9 чэрвеня 2015 года.

Центр Промышленной Оценки

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона **ЗАО «Центр промышленной оценки»**, г. Минск, ул. Мележа, 52, офис 1703

Продавец **Минское районное потребительское общество**, г. Минск, ул. Броекы, 24

№ лота	Наименование	Назначение	Общая площадь	Инвентарный номер	Адрес
Лот 1	Магазин № 31	Здание специализированное розничной торговли	268,3 кв.м	600/С-55537	Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большая Тростянка, магазин № 31.

Составные части и принадлежность: Здание одноэтажного кирпичного магазина.

Сведения о земельном участке: площадь 0,1347 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования.

Начальная цена с НДС 20% – 2 224 000 000 белорусских рублей.

№ лота	Наименование	Назначение	Общая площадь	Инвентарный номер	Адрес
Лот 2	Магазин №39	Здание специализированное розничной торговли	137,7 кв.м	600/С-139782	Минская обл., Минский р-н, Роговский с/с, д. Головачи, 2А

Составные части и принадлежность: Одноэтажный каркасно-засыпной магазин №39 с тремя пристройками Б1к,В1к, 1.

Сведения о земельном участке: пл. 0,2038 га предоставлен продавцу на праве аренды сроком по 18.09.2032 для обслуживания здания магазина.

Начальная цена с НДС 20% – 457 000 000 белорусских рублей.

№ лота	Наименование	Назначение	Общая площадь	Инвентарный номер	Адрес
Лот 3	Магазин №53	Здание специализированное розничной торговли	68,1 кв.м	600/С-139976	Минская обл., Минский р-н, Юзюфский с/с, д. Гатовино, 17А

Составные части и принадлежность: Одноэтажный каркасно-засыпной магазин №53 (А1/к), с тремя пристройками 1,2,3, крыльцом.

Сведения о земельном участке: пл. 0,0311 га предоставлен продавцу на праве аренды по 17.09.2032 для обслуживания здания магазина.

Начальная цена с НДС 20% – 246 000 000 белорусских рублей.

№ лота	Наименование	Назначение	Общая площадь	Инвентарный номер	Адрес
Лот 4	Магазин № 63	Здание специализированное розничной торговли	97,7 кв.м	600/С-136917	Минская обл., Минский р-н, Горанский с/с, д. Великое Село

Составные части и принадлежность: Одноэтажный кирпичный магазин с крыльцом.

Сведения о земельном участке: пл. 0,0768 га, предоставлен продавцу на праве аренды по 06.12.2041 для обслуживания здания магазина с огородами (водосточная канава).

Начальная цена с НДС 20% – 152 000 000 белорусских рублей.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с 3012343260010; нерезиденты РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343260544; в российских рублях (RUB) – 3012343265208; в ЦЕВ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: Условья оплаты предмета аукциона (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и в порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аукциона, отсрочка в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpro.by.

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 06.05.2015 г. и в газете «Звязда» от 20.05.2015 г.

Дата и время проведения аукциона 22.06.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 52, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время окончания приема документов 19.06.2015 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 52, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные данные Тел.: +375 17-280-36-37, +375-29-183-69-71, E-mail: auction@cpro.by, www.cpro.by.

Центр Промышленной Оценки

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Клещий мехзавод» (продавец) **ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ГРУЗОВОГО БОРТОВОГО АВТОМОБИЛЯ**

МАЗ 437143, 2008 г.в., идентификационный номер шасси У3М43714380000040.

Начальная цена с НДС 20% – 81 811 200 белорусских рублей (снижена на 20%).

Задаток 10% от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265208; в ЦЕВ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за предмет аукциона производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аукциона, отсрочка в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpro.by.

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 25.03.2015 г.

Аукцион состоится 23.06.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 52, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.06.2015 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 52, офис 1703.

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. www.cpro.by. E-mail: auction@cpro.by

РУП «Главное управление капитального строительства»

Управления делами Президента Республики Беларусь (г. Минск, ул. К. Маркса, 16, т. 2202176, ф. 2202088) – **ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 24.06.2015 в 10.00 ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,**

MERCEDES-BENZ C180, 2002 г.в., нач. цена 55 584 300 руб. (с учетом НДС)

Место проведения торгов – г. Минск, ул. К. Маркса, 16, зал совещаний. Место нахождения предмета торгов – г. Минск, ул. К. Маркса, 16.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отчуждаемых объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №689.

Для участия в торгах устанавливается задаток в размере 10% от начальной цены предмета торгов. Задаток вносится на расчетный счет РУП «Главное управление капитального строительства» – Управление делами Президента Республики Беларусь №3012000031562 в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал 510 г. Минск, код 603 в безналичном порядке до 16.00 23.06.2015.

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется победителем (единственным участником) по фактическим затратам на основании счета, выданного при заключительной регистрации продавцом, не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 16 начиная с даты настоящей публикации и не позднее 17.00 23.06.2015.

Участник аукциона вправе до начала проведения аукциона письменно отозвать свое заявление на участие в нем.

Заключенные договора купли-продажи транспортного средства и его оплата осуществляются победителем торгов (единственным участником торгов) в следующие сроки: для физических лиц – не позднее 3-х банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов, для юридических лиц – индивидуальных предпринимателей – не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Договор заключается после предъявления победителем торгов (единственным участником торгов) копии платежных документов о перечислении суммы затрат на организацию и проведение торгов.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 16, тел.: 8 (017) 2260313, 3270567, 3271805, 8(033)3127508.

23.06.2015 года в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЭнКОСтрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приобретении акций собственного выпуска на баланс ОАО «ЭнКОСтрой».

Собрание будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Монтанжиков, 39, ком. 208. Начало регистрации – 13.00.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания с 10.00 до 16.00, начиная с 16.06.2015 г. Минск, ул. Монтанжиков, 39, ком. 208.

УНП 101440205

ГАТОЎНАСЦЬ №1

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

А на ЦТ па фізіцы і матэматыцы напрыканцы трэцяй гадзіны ў аўдыторыях застаюцца лічаныя людзі. Паспех на іспытах залежыць ад многіх фактараў, папярэджаюць арганізатары цэнтралізаванага тэсціравання, у тым ліку і ад псіхалагічнага настрою самога абітурыента, яго нацэленасці на высокі вынік. Тэарэтычная падрыхтоўка на прадмеце вельмі важная, але эфектыўная толькі пры сістэматычнай ведаў. Каб павысіць шанцы на ЦТ, яны далі абітурыентам некалькі карысных парадаў.

НЕ ДАЙЦЕ ЗБІЦЬ СЯБЕ З ТОЛКУ!

Матэматыка па праве лічыцца адным з найбольш складаных школьных прадметаў. І алгебра, і геаметрыя — навукі, дзе навучанне пабудавана па дакладным алгарытме «ад простага да складанага», пры гэтым кожная наступная тэма з'яўляецца прамым ці ўскосным працягам папярэдняй. Таму прабелы ў ведах становяцца асноўнай прычынай успрымання тэстаў цэнтралізаванага тэсціравання як «занадта складаных», рашэнне самых простых ураўненняў здаецца непералоднай праблемай, а страх перад кожным наступным заданнем расце ў геаметрычнай прагрэсіі. Некаторыя ўвогуле нават не спрабуюць разважаць, а проста інтуіцыя ўгадваць правільны адказы.

Збіць з толку абітурыентаў моцны і графічныя выявы заданню, напрыклад, выкарыстанне круговай дыяграмы замест звыкллага тэксту ў цэнтралізаваным тэсціраванні па матэматыцы, дзе неабходна вызначыць плошчу (у га), адведзеную пад пшаніцу, калі вядома, што сума пасяўных плошчаў пад збожжавыя культуры роўная 2000 га.

Абітурыент, які выбраў матэматыку ў якасці ўступнага іспыту, павінен валодаць рацыянальнымі вылічальнымі прывёямі, ведаць шмат формул (ці пры неабходнасці магчы вывесці патрэбную формулу) і ўмець прымяняць іх у ходзе рашэння ўраўненняў, прыкладаў, задач — як часткі «А», дзе трэба выбраць правільны адказ з прапанаваных варыянтаў, так і часткі «В», дзе адказ трэба знайсці самастойна. Алгарытм рашэння

задачы павінен узнікаць ужо ў працэсе чытання умовы. Першыя заданні ўвогуле можна рашаць вусяна, але для гэтага трэба, як той казаў, набыць руку.

Адна з самых распаўсюджаных памылак — гэта успрыманне памераў задач: абітурыентам здаецца, што чым большая па аб'ёме задача, тым больш складана яна рашаецца. На практыцы ў большасці выпадкаў гэта не так. Чым больш аб'ёмная умова задачы, тым больш яна змяшчае зыходных даных, падставішы якія ў патрэбныя формулы, абітурыент атрымае адказ, у той час як у задачах з невялікай колькасцю даных усю неабходную інфармацыю для пошуку правільнага варыянта абітурыентам даводзіцца шукаць самастойна.

НЕ ПРАПУСЦІЦЕ КЛЮЧАВУЮ ИНФАРМАЦЫЮ

У Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў заўважылі, што цяжкасцяў у удзельнікаў ЦТ выклікаюць заданні з тэставым зместам, хоць у тэстах, у адозрэнне ад іншых формаў іспытаў, тэкставы змест мінімізаваны. На тэсціраванні па фізіцы і матэматыцы заданні сфармуляваны максімальна лаканічна, тым не менш, як толькі тэкст выходзіць за межы аднаго-двух сказаў, абітурыентам цяжка ўлічваць яго сутнасць, зразумець, што ад іх патрабуюцца. Магчыма, гэта звязана са зніжэннем агульнай моўнай культуры моладзі.

Адным з дзейных спосабаў з'яўляецца паўтарэнне на памяці ўмовы задачы. Таму што даволі часта ўказанне на правільны алгарытм рашэння змяшчаецца ў самой умове задачы.

Часта няправільнае тлумачэнне ці няўважлівае абітурыента пры чытання ўмовы задачы можа прывесці да далейшых памылок дзеянняў. Від задачы можа здацца знаёмым, але трэба ўдзяліць увагу тым, што гэта менавіта тая задача, якую вы рашалі раней. Умова яе



Фота: Аляксандр КІЛІПНУ КА.

можа адразуцца ўсяго адным-двума словамі, але калі гэта не заўважыць, то і вынік атрымаецца не той, што чакалі.

У час падрыхтоўкі да іспытаў належаць працаваць з тэставым матэрыялам, розным па форме падачы, каб на тэсціраванні не прапусціць ключавой інфармацыі. Прышоўшы на цэнтралізаванае тэсціраванне, абітурыент спадзяецца ўбачыць ужо знаёмыя і адпрацаваныя тыпы заданняў, якія ён неаднойчы рашаў з настаўнікамі ці самастойна. Але часам нават незначнае змяненне фармулёўкі збівае яго з толку і прымушае ўсумніцца ва ўласных ведах. Часта абітурыенты несур'ёзна падыходзяць да задачы: не ўнікаючы ў сутнасць умовы, адразу бяруцца за яе рашэнне.

НЕ ШУКАЙЦЕ ПАМЫЛАК У ТЭСТАХ

На ЦТ не бывае непісьменна складзеных заданняў, а тым больш памылак у заданнях і адказах. Таму, калі ваш адказ у заданні часткі «А» не супадае ні з адным з прапанаваных, шукайце памылку ў сваім рашэнні і вылічэннях.

Нярэдка менавіта матэматычны падрыхтоўка становіцца прычынай дапушчэння на тэсціраванні па фізіцы і хіміі прайкаў: гэта значыць, што, правільна рашышы задачу «фізічна», абітурыенты дапускаюць памылкі ў рашэнні сістэмы ураўненняў, у матэматычных пераўтварэннях формулаў, пры выкарыстанні дзеянняў з вектарамі, трыганаметрычнымі функцыямі і гэтак далей. Некаторыя абітурыенты памыляюцца пры аналізе графікаў, не могуць прымяняць правільны характарыстычныя адказ, яны не могуць запісаць яго без памылкі. **Мастацкі, мастацкі, навуны, навуковы, навуны, публіцыстычны, публіцыстычны, публіцыстычны, публіцыстычны** — вось далёка не поўны пералік варыянтаў запісу абітурыентаў у бланку адказаў назвы стылю тэксту на ЦТ па беларускай мове. Памятайце: адказ на заданне часткі «В» не залічваецца як правільны, калі пры напісанні слоў будуць дапушчаны арфаграфічныя памылкі.

ПРАВЯРАЙЦЕ І ПЕРАПРАВЯРАЙЦЕ

Важнай умовай поспеху з'яўляецца ўменне рацыянальна разлічваць і размяркоўваць свой час на экзамене і здольнасць спраўляцца са стрэсам. Педэгагічныя тэсты — не школьная кантрольная работа, і дэфіцыт часу — адна з умоў выканання тэста, які дазваляе дыферэнцыяваць абітурыентаў па ўзроўні іх падрыхтоўкі. Трэба вывучыць пераўтварэнні час: выкананне заданняў 1-2 узроўняў складанасці трэба даводзіць да аўтаматызму, каб больш часу засталася для вырашэння разліковых задач і ланцужкоў пераўтварэнняў. Правільная самаарганізацыя — залог поспеху на ЦТ. Стрэс і дадатковыя напружанне адчуваюць усе без выключэння удзельнікі тэсціравання.

Апошнія 10—15 хвілін прывесіце правяршыць правільнасць запавянення бланка адказаў, бо кожная памылка ў адказе, у тым ліку апіска, дапушчана ў момант запавянення бланка, прыводзіць да таго, што задача лічыцца нярэшанай, таму не спяшаіцеся запавяняць бланк адказаў. Памятайце, што правярць можна толькі 6 памылковых адказаў у частцы «А». Рэкамендуецца ў атрыманы адказы пазначыць спачатку не ў бланку, а ў чарнавіку, і толькі пад канец экзамену, калі ўсё адно наўрад ці вы зможаце рашыць лічба хоць адно заданне, запавяняць бланк адказаў.

Надзея НІКАЛАЕВА

Гродненскі філіял РУП «Інстытут нерухомасці і ацэнкі»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование	Характеристика
Наименование объекта, краткая характеристика	ЛОТ 1 Капитальное строение, инв. № 412/С-24196 (назначение — здание специализированное розничной торговли, наименование — здание магазина), площадью 745,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 14.
Земельный участок, на котором расположен объект	Кадастровый номер 424050100015000129, (назначение — земельный участок для размещения объектов розничной торговли (эксплуатация и обслуживание здания)), площадью 0,0816, расположенный по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 14
Начальная цена продажи	2 000 000 000 (2 миллиарда) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка	200 000 000 (двести миллионов) белорусских рублей
Продавец	Мостовский филиал Гродноблпотребщества, 231600, г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22
Организатор торгов	Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона	Без условий
Условия оплаты	По договоренности сторон
Срок заключения договора купли-продажи	Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка	р/с 3015214950015 в ф-ле ОАО «БелАПБ» г. Гродно, код 457. Получатель — Мостовский филиал Гродноблпотребщества, 231600, г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1

Аукцион состоится 21 июля 2015 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявления с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; **юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь** – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; **индивидуальным предпринимателем** – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; **юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь** – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение месяца до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансово-хозяйственной деятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.

Прочий личный документ в аукционе со всеми необходимыми документами заявления на участие в аукционе в установленном организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявления на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Последний день приема заявлений – 15 июля 2015 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Бобруйское управление филиала «Центр «Белтехинвентаризация» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

- оценке имущества (недвижимости, транспорт, оборудование)
- организации и проведению аукционных торгов
- инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 10 июля 2015 в 11.00 состоятся открытые аукционные торги (торги) по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности Республіканскаму ўдзяленню па аграпрамысловаму аб'яднанню «Белорусское республиканское общество «Сельхозсоюз» (продавец), в составе:

Лот №1 (предмет торгов)	Лот №2 (предмет торгов)	
Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 710/У-70112 (здание неустановленного назначения), общей площадью 176,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Бобруйск, пер. Зантоный, 2А	Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 710/У-70113 (здание неустановленного назначения), общей площадью 273,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Бобруйск, пер. Зантоный, 2А	
Организатор торгов	Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, ОКПО 55484006, ул. Чапаева, д. 4, 220034, г. Минск, к. 222, р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369	
Продавец предмета торгов	Республиканское государственное-общественное объединение «Белорусское республиканское общество «Сельхозсоюз», УНП 10094953 ОКПО 0021245, пер. Обойный, 6 220004, г. Минск, р/с 3015000213815 в ЦЕВ № 538 г. Минска ОАО «Белинвестбанк» БИК 153001739, ул. Коржа, 11а	
Место проведения торгов и подачи документов	ул. Чонгарская, д. 54, г. Бобруйск, в здании Бобруйского управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация» в рабочие дни с 8.30 до 17.30	
Общие сведения	Лот № 1 Лот № 2	
Начальная цена продажи	283 000 000 рублей с учетом НДС	321 000 000 рублей с учетом НДС
Размер задатка	5% от начальной цены – 14 150 000 рублей	5% от начальной цены – 16 050 000 рублей
Номер расчетного счета для перечисления задатка	Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369, УНП 102353509	
Информация о земельном участке	Земельный участок с кадастровым номером 74100000009000730, площадью земельного участка для обслуживания здания – 0,0586 га.	Земельный участок с кадастровым номером 74100000009000730, площадью земельного участка для обслуживания здания – 0,1303 га.
Характеристика предмета торгов	Здание двухэтажное, фундамент – ж/бетон, стены и перегородки – ж/бетон, панели, перекрытия – ж/бетонные, кровля, полы и проемы – отсутствуют, степень готовности – 51%, инженерные коммуникации отсутствуют. Здание можно использовать под жилье, расположено на берегу р. Березина. Хорошо развита инфраструктура.	Здание одноэтажное кирпичное, фундамент – ж/бет. блочный, перегородки – ж/бетонные, кровля, полы и проемы – отсутствуют, степень готовности – 50%, инженерные коммуникации отсутствуют. Здание можно использовать под склад или производственный цех, расположено на берегу р. Березина. Хорошо развита инфраструктура.
Условия продажи предмета торгов	Без условий	
Срок заключения договора купли-продажи	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов	
Сроки и условия оплаты	50% стоимости по лотам – одноразовым платежом в течение календарного месяца, оставшаяся сумма допущается в рассрочку от 3-х до 6-ти месяцев	
Срок подачи документов, осмотра объектов и внесения задатка	по 06 июля 2015 г. включительно до 16.00	

Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны предоставить по указанному адресу следующие документы: заявление на участие в торгах; копия платежного поручения о внесении участником торгов суммы задатка с отметкой банка об исполнении, паспорт; для резидентов Республики Беларусь: юр. лицам – доверенность представителя юр. лица (в случае необходимости таковой), копии и оригиналы учредительных документов и свидетельства о гос. регистрации; представителем физ. лиц – нотариально заверенную доверенность; для нерезидентов Республики Беларусь: юр. лицам – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть предоставлена не ранее чем за 6 мес. до подачи заявления на участие в торгах) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; юридическим лицам – документ о состоянии личности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (рус.) язык; представителем юр. лиц и физ. лиц – легализованные в установленном порядке документы.

Порядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 5 до 15 процентов от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывает победитель и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Задаток, внесенный Победителем торгов, будет зачтен в счет оплаты стоимости услуг Организатора торгов, разница между задатком и полной стоимостью услуг будет зачислена в счет окончательной оплаты приобретателем предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5(пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до даты их проведения.

Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, выданной Организатором торгов.

Получить доп. информацию о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефону: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710 50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» (РИВШ)

АСПИРАНТУРА ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – 2015

В 2015 году прием в аспирантуру РИВШ для обучения на I ступени послевузовского образования будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета и на платной основе.

За счет средств республиканского бюджета (на основании заявок организаций-заказчиков) в соответствии с контрольными цифрами приема по следующим специальностям и форме получения послевузовского образования (дневная/заочная/соискательство):

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Самы «гарачы» час для лесу — выхадны, калі на шашлык на прыроду выязджаюць дзясяткі тысяч людзей, якія забіраюцца углыб масіваў. Аднак і яны на свежым паветры, як быццам патушылі разведзенае вогнішча, селі ў аўтамабіль і спакойна паехалі назад. Але агонь у лесе каварны. Нават адзін не да канца патушаны вугалёк, які можна і прапусціць выпадкова, можа нарабіць вялікай бяды.

— Буйны пажар, які бушаваў у нас напрыканцы мая, трэці на май пам'яці, які прыходзіць з украінскай тэрыторыі, — гаворыць ляснік Стадоўскага лясніцтва Уладзімір Шур. — З першым сутыкнуўся яшчэ ў 1984 годзе, калі падлеткам разам з сябрамі дапамагаў ляснікам тушыць пажар. Другая вогненная стыхія прыйшла да нас у вельмі спякотным 2002-м, калі пажарнебяспечны сезон пачаўся яшчэ ў лютым. Толькі загінула раны ад яго ў лесе — і на табе. Аднак страшны лясны пажар не толькі гэтым. У ім гіне амаль уся дробная жывёнасць... Колькі разоў прымачалі, што падчас пажару салаўі яноць. Але што для нас прыгожыя мелодыі, то для іх пахавальны плач па дзетках, якія засталіся ў гнездах ці наогул не паспелі вылупіцца з яек.

НА ЗЯМЛІ І Ў ПАВЕТРЫ

УАЗік Лельчыцкага лясгаса імчыць у напрамку украінскай мяжы. Налева і направа ад дарогі адны лясы. Раптоўна з-за павароту выплывае паказальнік з надпісам «Вусаў». Аднак людзей мы ў вёсцы не сустрэлі. Толькі даўно закінутыя дамы з выбітымі шыбамі нема пазіраюць на дарогу. Лес, які адстойваў два тыдні таму ад агню ратаўнікі і ляснікі, пачынаецца адсюль адразу за полем, менш чым праз кіламетр. Мабільная сувязь тут вельмі няўстойлівая, што істотна ўскладняла камунікацыю паміж падраздзяленнямі, якія тушылі пажар. Ды і каму тут ёй пастаянна карыстацца? На увесь абсяг да лініі гарызонту, акрамя ляснікоў, — ні душы...

— Лясны пажар спачатку бушаваў па той бок мяжы ўздоўж



Ляснікі Уладзімір ШУР і Мікалай КАЗАЧЭНКА расказваюць, як ім давялося тушыць пажар.

пагранічнай лініі, — прыгавдае тэма падзеі галоўны ляснічкі Гомельскага вобласці Александр ВАСІЛЕНКА. — З тэрыторыі Жытомірскага вобласці Украіны палымя перакінулася на зямлю Ельскага лясгаса першы раз а 18-й гадзіне 21 мая. Лакалізавалі яго там даволі хутка. Аднак усё, што заставалася рабіць беларускім ляснікам, — гэта трымаць абарону, бо на той бок мяжы ім заходзіць забаронена, наколькі гэта будзе азначаць парушэнне пагранічнага кантролю. Праблем дабуўляла забалочаная мясцовасць, па якой цяжкая тэхніка не магла рухацца хутка. І на наступны дзень вогненная навала пайшла ў наступ, перакінуўшыся ўжо на тэрыторыю Лельчыцкага лясгаса. Большая частка лясцоў у нас хваёвая. Палаючыя іголки, якія разлятаюцца ва ўсе бакі з ветрам, спрацоўваюць нібы запальныя снарады. На месца пажару сцягнулі амаль усе рэзервы лясной аховы з Лельчыцкага раёна. Сітуацыя ускладнялася тым, што побач з лесам каналы амаль перасохлі. Каб даехаць адсюль пажарнай машыне да найбліжэйшай крыніцы вады,

патрабавалася сорок хвілін. Бліжэйшай крыніцы вады ў гэтым раёне няма. — Дапамагі лясным ахоўнікам нашы падраздзяленні, — павадалі «Звяздзе» ў прэс-службе Міністэрства па надзвычайных сі-

іх хвала па дзсяць хвілін пра-жэй ніяк: праз пяць кіламетраў было амаль немагчыма. Тут ужо дапамагі верталёты «МІ-17» і «МІ-8», якія скідвалі ваду больш за сорок разоў.

А ў лесе ўжо тарахціць трактар, які павольна пракадвае плугам паабпал лясной дарогі мінералізаваную баразну шырыні метра ў паўтара. Яна служыць для таго, каб сьвіньці нізавы пажар. Проста ад баразны пачынаецца чорная абпаленая зямля, з якой рэзка кантрастуе зялёная трава, якая цягнецца ўгору... Агонь тут ішоў па нізе.

— А вось ад верхавога пажару баразна не ўратае. Паглядзіце: верхаліны дрэў або змякчаюцца, або увогле пераплятаюцца. І з такім пажарам змагацца яшчэ цяжэй, — заўважае Александр Васіленка.

— Пацяпер ад агню лес розных узростаў, — кажа ляснічкі Стадоўскага лясніцтва Сяргей ІГНАЦЕНКА. — Але калі пасады, якім па 40-50 гадоў, яшчэ можна нарыхтаваць як драўніну, то маладзень, якому менш за восем гадоў, давядзецца аднаўляць з нуля. І яго вельмі шкада.

...Калі мы пакідалі Лельчыцы, над горадам сабраліся хмары, а ў ветравое шкло аўтамабіля забаранілі даволі моцны дождж. Праўда, доўга ён не працягваўся — хіба хвілін дваццаць. Здавалася, што неба расшчодрылася на палёк для лесу і яго ахоўнікаў. Надаюць азмочыла тое, што сіноптыкі на наступны дзень зноў прагназавалі пад'ём ртутнага слупка тэрмометра на поўдні Беларусі да трыццаці градусаў у цені...

Валяр'ян ШКЛЕННИК.



Ранцавы вогнетушыцель — асноўны інструмент ляснікоў падчас пажару.

тусячых. — Гомельскае абласное ўпраўленне абвясціла збор зводнага атрада. Цысторны цяжкага тыпу аб'ёмам 5-10 тон з'ехаліся змагацца з агнём з Нараўлянскага, Калінін-віцкага, Мазырскага і Жыткавіцкага падраздзяленняў. Аднак працаваць па пакрытых лясных дарогах яны не маглі, таму ваду падвозілі да краю лесу. Пажар «гуляў» і ў тых месцах, якія ляснікам з ранцавымі апрыскальнікамі (без перазарадкі

Май на ўвазе!

ЛЯСЫ «ПАД ЗАМКОМ»

Мясцовыя органы выканаўчай улады працягваюць уводзіць забароны на наведванне лясцоў. У сувязі з высокім класам пажарнай небяспекі такое рашэнне прыняў Калінінвіцкі райвыканкам — грамадзянам з 10 чэрвеня забаронена наведваць лясныя масівы. Забарона ўводзіцца на перыяд дзеяння чацвёртага-пятага класаў пажарнай небяспекі.

У прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі нагадалі, што ў Хойніцкім раёне аналагічная забарона на наведванне лясцоў дзейнічае з 25 мая. Да асобага распарадкавання нельга бываць і ва ўгоддзях у Пінскім, Брагінскім, Столінскім і Чарыкаўскім раёнах.

Дарэчы

На 8 чэрвеня з пачатку пажарнебяспечнага перыяду ў лясным фондзе Мінлясгаса зарэгістравана 286 пажараў на агульнай плошчы 1 386,89 гектара. З іх 114 выпадкаў (1 125,7 гектара) зарэгістравана ў Гомельскага вобласці, 65 (75,13 гектара) — у Брэсцкай, 64 пажары на плошчы 134,74 гектара адбыліся ў Магілёўскага вобласці, 31 (12,08 гектара) — у Мінскай, 5 выпадкаў узгараннў адбыліся ў Гродзенскага вобласці (1,28 гектара) і 9 — у Віцебскай на агульнай плошчы 19,96 гектара.

Сяргей РАСОЛЬКА

Конкурс

Сонечная цеплыня дрэва

Свята-конкурс майстроў драўлянай манументальнай скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва» завітала — на Мядзельшчыну 10 чэрвеня. На працягу 9 дзён 12 майстроў з Мінска і Гомельскага абласці, а таксама сталіцы ўвасобяць свае задумкі і невяржальны фантазію ў рэальнасць. Умельцы вырабляюць па 2 скульптуры з выкарыстаннем розных відаў і тэхналагічных прыёмаў мастацкай апрацоўкі драўніны і аздаблення гатовых вырабаў. Горад драўляных скульптур, пабудаваны іх рукамі, застанецца ў дар раёну.

— Культурнае жыццё Міншчыны немагчыма ўявіць без народнага мастацтва, якое з'яўляецца асновай духоўнага існавання нацыі. Невычэрпнай крыніцай народнай мастацкай спадчыны былі і застаюцца конкурсы, фестывалі і святы, якія штогод набываюць новае гучанне, творчую арыгінальнасць і адметныя рысы. Асабліва запатрабаваным стала свята-конкурс «Сонечная цеплыня дрэва», якое ўрачыста вандруе па рэгіёнах вобласці і трывала займае лідарскую пазіцыю ў фестывальным календары мерапрыемстваў традыцыйнай культуры, — распавядае загадчык аддзела Мінскага абласнога цэнтру народнай творчасці Віталій КАСЯР'ОВІЧ. — Гэтае свята праводзіцца штогод, пачынаючы з 2002-га. Папярэднія прайшлі ў Смалевіцкім, Крупскім, Валожынскім, Старадарожскім, Вілейскім, Барысаўскім, Слуцкім, Мінскім і іншых раёнах вобласці. Тэматычныя кампазіцыі драўляных манументальных скульптур, выкананыя ў розных мастацкіх стылях, упрыгожваюць сёння гэтыя гарады.

Дадам, удзельнічаць у мерапрыемстве могуць прадстаўнікі ўсіх катэгорый насельніцтва, незалежна ад узросту і роду асноўных заняткаў, якія валодаюць тэхналагічнымі і мастацкімі прыёмамі разбы і па дрэве на аснове народных традыцый.

Дарэчы, вырабы з дрэва з'яўляюцца найбольш яркім адлюстраваннем старажытных традыцый, вераванняў многіх народаў. Менавіта ў традыцыйных беларускіх драўляных рэчах выяўляецца натуральная прыгажосць і цеплыня матэрыялу, простыя, канструктыўныя формы. Цудоўныя, надзвычай «жывыя», драўляныя скульптуры яшчэ не так даўно ўпрыгожвалі крыжы на ўездзе ці выездзе з вёскі, мясцовыя касцёлы, каплічкі, могілкі і нават двор і хату майстра. Выконвалі таксама кампазіцыі іншага плана — касцы, жней, музыкі, персанажы народных казак, фальклорныя вобразы.

Таяццяна ЛАЗОЎСКАЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На свята ў Загалле прыехалі ўдзельнікі мастацкага самадзейнага суседніх вёсак — Соснаў, Палічына, Малых Гарадзчыц, каб рабіць абыход вуліц на чале з дзядзькай у вянку — «русалкай», вадзіць кагароды, выбіраць галоўную герайно святыя і праводзіць яе за вёску на рэчку. А яшчэ смажыць на вогнішчы яечню і частаваць ёю вяскоўцаў.

— Мы робім увесь абрад — ад пачатку і да канца, як рабілі нашы продкі, не ўпускаючы цікавых, важных абрадных нюансаў, — кажа мастацкі кіраўнік Загальскага Дома культуры Надзея Бычонюк. — Незважаючы на тое, што мы жывём у іншы час і ў іншым прасторавым вымярэнні, у іншых абставінах, усё роўна хочам, каб кожны ўдзельнік адчуваў сябе ад-



Вечная маладосць «русалкі»



Любанскі раён

Мая — старажытная багіня Вясны. Яна і вызначае прыгажуню-пераможцу, якую павядуць на поле, за вёску. Гэтым разам галоўнай «русалкай» выбралі 16-гадовую Ірыну Заяц з вёскі Палічына. Школьніца ўжо чацвёрты раз удзельнічае ў Русалкі.

— Мне гэты абрад вельмі падабаецца, — кажа шчаслівая «русалка». — Тым больш што ў іншых месцах такога не убачыш, не адчуеш, подых стагоддзяў і такіх песняў больш не пачуеш.

У вёсцы Загалле добрая навіна — «русалку» праводзілі да ракі: вясковыя падлеткі «пагналі» яе далёка, каб больш не прыходзіла да паселішча. Папыліў па вадзе русалчыны вянікі Гэта культурнае загалскага Русалка.

— Абрад паказвае, як нашы продкі шукалі паразуменне з сіламі прыроды, яны часам не маглі патлумачыць усіх з'яў і сваімі песнямі і гульнямі настроіваць добра да сябе матулю-прыроду, — кажа ідэяны натхніцель аднаўлення абрадаў і звычайнаў Любаншчыне, загадчык аддзела раённага Цэнтру культуры Сяргей Выхаварка.

Па завяршэнні абраду ўдзельніцы абавязкова спяваюць традыцыйную русалку песню:

Ой, яблынка наша, Божа мілы!
Дакуль ты стаяла?
Ой, дзэвачка наша, Божа мілы!
Дакуль ты гуляла?..

Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.

Яшчэ больш фота — на сайце www.vziazda.by.

казным за захаванне самабытнай традыцыі, яе паўнаваартасым прадаўжальнікам.

Правду русалку да бору,
А сама вярнуся да дому,
Правду русалку да мяжы,
А сама вярнуся да дзядзькі...

Спачатку гурты ідуць па вуліцах, з песнямі абыходзяць двары, быццам забіраюць усё дрэннае з вёскі — спрэчкі, сваркі, нагаворы, суро-кі, ідуць на выган. Там сустракаюцца з іншымі гуртамі, вадзяць карагоды вакол сваіх «русалачак». Тут і праходзіць асноўнае абраднае дзейства. Па традыцыі падрыхтаваны «калодзеж» для вогнішча, у якое дзядзькі кідаюць вянікі. Толькі чатыры вясковыя прыгажуні застаюцца ў сваіх вянках — яны спаборнічаюць за права быць у ролі галоўнай русалкі. Паказваюць сваё ўменне прыгожа танчыць, высокая і далёка кідаць вянікі — каб іх скалілі хлопцы-кавалеры, ліць ваду ў гарлачык, які трымае завадарка ігрышча



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ				ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)			
В миллионах белорусских рублей				В миллионах белорусских рублей			
Примечания	2014 год	2013 год		Примечания	2014 год	2013 год	
Процентные доходы	21	235,852	229,999	Движение денежных средств, полученных от(использованных в) операционной деятельности	Проценты полученные	231,155	225,412
Процентные расходы	21	(94,381)	(101,911)		Проценты уплаченные	(92,677)	(102,055)
Чистые процентные доходы		141,471	128,088	Комиссии полученные	23,217	20,521	
Комиссионные доходы	22	25,320	21,161	Комиссии уплаченные	(4,801)	(4,391)	
Комиссионные расходы	22	(4,911)	(4,538)	Доходы полученные(расходы уплаченные) по операциям с производными финансовыми инструментами (Расходы)/доходы полученные по операциям с иностранной валютой	13,693	(6,611)	
Чистые комиссионные доходы		20,409	16,623	Расходы по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	(252)	
Чистые доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	23	124,917	63,442	Уплаченные операционные расходы	8,401	8,849	
Чистые расходы по операциям с иностранной валютой	24	(101,534)	(47,461)	Уплаченный налог на прибыль	(15,428)	(754)	
Чистые расходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		-	(253)	Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	64,127	51,879	
Доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности	11	11,806	502	Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов: Обязательные резервы на счетах в Национальном банке Республики Беларусь	(2,347)	(2,632)	
Прочие доходы	25	12,405	11,528	Средства в других банках	(3,315)	6,185	
Итого операционные доходы		209,474	172,469	Кредиты клиентам	(150,150)	(112,960)	
Операционные расходы	26	(98,226)	(105,073)	Прочие активы	2,093	(588)	
Восстановление(ущерб) стоимости активов, полученных в погашение задолженности		1,019	(6,154)	Чистое увеличение(уменьшение) операционных обязательств: Средства других банков	(3,220)	23,779	
Чистое начисление резервов под обесценение финансовых активов, по которым начисляются проценты	27	(21,617)	(14,394)	Средства клиентов	84,571	79,290	
Чистое начисление резервов под обесценение прочих финансовых активов	13	(629)	(347)	Прочие обязательства	2,089	(656)	
Чистое (начисление)/восстановление резервов по обязательствам кредитного характера	31	(296)	209	Чистый (отток)/приток денежных средств, полученных от операционной деятельности	(6,152)	44,297	
Прибыль до отражения убытка по чистой монетарной позиции и расходов по налогу на прибыль		89,725	46,710	Приобретение основных средств и нематериальных активов	(14,078)	(4,951)	
Убыток по чистой монетарной позиции	28	(27,145)	(25,341)	Выручка от реализации основных средств	311	106	
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		62,580	21,369	Приобретение объектов инвестиционной собственности	11	(3,273)	
Расходы по налогу на прибыль	29	(14,812)	(8,522)	Выручка от реализации объектов инвестиционной собственности	11	140	
Чистая прибыль за год		47,768	12,847	Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(16,900)	(4,845)	
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытков в последующих периодах:				Движение денежных средств, полученных от(использованных в) финансовой деятельности			
Чистая прибыль за год		47,768	12,847	Погашение процентов по субординированным займам	(185)	(230)	
Итого операционные доходы		209,474	172,469	Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	45,659	-	
Операционные расходы		(98,226)	(105,073)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(30,483)	(40,147)	
Чистое восстановление резервов по обязательствам кредитного характера		(296)	209	Чистый приток(отток) денежных средств, использованных в финансовой деятельности	14,991	(40,377)	
Чистое начисление резервов под обесценение финансовых активов, по которым начисляются проценты		(21,617)	(14,394)	Изменение объема обремененного курса на денежные средства и их эквиваленты	3,553	4,629	
Чистое (начисление)/восстановление резервов по обязательствам кредитного характера		(296)	209	Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты	(32,209)	(36,566)	
Прибыль до отражения убытка по чистой монетарной позиции и расходов по налогу на прибыль		89,725	46,710	Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(36,717)	(32,862)	
Убыток по чистой монетарной позиции		(27,145)	(25,341)	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	30	230,376	
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		62,580	21,369	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	30	193,659	
Расходы по налогу на прибыль		(14,812)	(8,522)				
Чистая прибыль за год		47,768	12,847				
Итого операционные доходы		209,474	172,469				
Операционные расходы		(98,226)	(105,073)				
Чистое восстановление резервов по обязательствам кредитного характера		(296)	209				
Чистое начисление резервов под обесценение финансовых активов, по которым начисляются проценты		(21,617)	(14,394)				
Чистое (начисление)/восстановление резервов по обязательствам кредитного характера		(296)	209				
Прибыль до отражения убытка по чистой монетарной позиции и расходов по налогу на прибыль		89,725	46,710				
Убыток по чистой монетарной позиции		(27,145)	(25,341)				
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		62,580	21,369				
Расходы по налогу на прибыль		(14,812)	(8,522)				
Чистая прибыль за год		47,768	12,847				
Итого операционные доходы		209,474	172,469				
Операционные расходы		(98,226)	(105,073)				
Чистое восстановление резервов по обязательствам кредитного характера		(296)	209				
Чистое начисление резервов под обесценение финансовых активов, по которым начисляются проценты		(21,617)	(14,394)				
Чистое (начисление)/восстановление резервов по обязательствам кредитного характера		(296)	209				
Прибыль до отражения убытка по чистой монетарной позиции и расходов по налогу на прибыль		89,725	46,710				
Убыток по чистой монетарной позиции		(27,145)	(25,341)				
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		62,580	21,369				
Расходы по налогу на прибыль		(14,812)	(8,522)				
Чистая прибыль за год		47,768	12,847				
Итого операционные доходы		209,474	172,469				
Операционные расходы		(98,226)	(105,073)				
Чистое восстановление резервов по обязательствам кредитного характера		(296)	209				
Чистое начисление резервов под обесценение финансовых активов, по которым начисляются проценты		(21,617)	(14,394)				
Чистое (начисление)/восстановление резервов по обязательствам кредитного характера		(296)	209				
Прибыль до отражения убытка по чистой монетарной позиции и расходов по налогу на прибыль		89,725	46,710				
Убыток по чистой монетарной позиции		(27,145)	(25,341)				
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		62,580	21,369				
Расходы по налогу на прибыль		(14,812)	(8,522)				

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, 222033, д. Прошка, ул. Центральная, д. 9, Крупского района, Минской области

№ лота	Кадастровый номер, адрес земельного участка, номер участка	Целевое назначение	Площадь (га)	Срок аренды (лет)	Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений	Начальная цена земельного участка (бел. руб.)	Размер задатка и реквизиты для его внесения	Дата и время проведения аукциона	Окончательный срок приема документов
1	Земельный участок с кадастровым номером 623084004601000122, расположенный по адресу: Минская обл., Крупский р-н, аг. Колодница, ул. Центральная (участок № 2)	Для строительства и обслуживания жилого дома	0,1795	99	Имеются центральное водоснабжение, электроснабжение, асфальтированный подъезд	3832384	750000 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа: Октябрьский сельский исполнительный комитет	30.06.2015 г. в 15.00	25.06.2015 г. до 15.00
2	Земельный участок с кадастровым номером 623084004601000105, расположенный по адресу: Минская обл., Крупский р-н, аг. Колодница, ул. Центральная (участок № 8)	Для строительства и обслуживания жилого дома	0,1500	99	Имеются центральное водоснабжение, электроснабжение, асфальтированный подъезд	3198624	630000 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа: Октябрьский сельский исполнительный комитет	30.06.2015 г. в 15.00	25.06.2015 г. до 15.00
3	Земельный участок с кадастровым номером 623084006601000074, расположенный по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошка, ул. Лесная (участок № 4)	Для строительства и обслуживания жилого дома	0,1487	99	Имеются электроснабжение, асфальтированный подъезд	2660897	500000 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа: Октябрьский сельский исполнительный комитет	30.06.2015 г. в 15.00	25.06.2015 г. до 15.00
4	Земельный участок с кадастровым номером 623084006601000075, расположенный по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошка, ул. Лесная (участок № 5)	Для строительства и обслуживания жилого дома	0,1496	99	Имеются электроснабжение, асфальтированный подъезд	2677002	500000 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610 г. Крупки ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600176883, код платежа 04901, получатель платежа: Октябрьский сельский исполнительный комитет	30.06.2015 г. в 15.00	25.06.2015 г. до 15.00

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона на право заключения договора аренды:

- внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка;
- возмещение расходов, связанных с проведением аукциона и подготовкой документации, необходимой для его проведения;
- заключение с Октябрьским сельским исполнительным комитетом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после его заключения государственной регистрации права на земельный участок;
- получение в установленном порядке разрешения отдела по архитектуре и строительству Крупского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и строительства нового объекта;

получение в установленном порядке заключения заинтересованных служб на проектирование и строительство объекта; снятие на занимаемом земельном участке плодородного слоя и использование его для нужд, связанных со строительством объекта;

осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;

производство благоустройства прилегающей территории и строительство внеплощадочных инженерных сетей к объекту согласно разработанной и утвержденной проектной документацией.

1. Аукцион состоится по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошка, ул. Заречная, д. 5-а (здание Прошкинского сельского клуба).

2. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошка, ул. Центральная, д. 9, (здание Октябрьского сельского исполнительного комитета, кабинет № 3).

3. Для участия в аукционе приглашаются граждане и юридические лица. Гражданин, юридическое лицо должны подать заявление об участии в аукционе и заключить соглашение с организатором аукциона о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

К заявлению прилагается:

- гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
- индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ,

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

заявленная банком копия платежного поручения о внесении задатка.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Заключительная регистрация участников аукциона, подавших заявления на участие в аукционе, 30.06.2015 г. до 14.50 по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошка, ул. Заречная, д. 5-а (здание Прошкинского сельского клуба).

5. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участни-

ков. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона. Не допускается начало торгов по начальной цене. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднял только один человек. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участка трижды и объявляет проданным земельный участок, а участника аукциона — победителем.

6. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра местности земельного участка, выставленного на аукцион.

7. Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона, и расходов по подготовке документации, необходимой для его проведения, производится победителем аукциона.

8. Контактный телефон: (801796) 23-1-10, 23-1-38.



ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2014 год	2013 год
				5	6
1	АКТИВЫ				
1	Денежные средства	1101	9	2 777 739	2 120 090
2	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		5 983	5 634
3	Средства в Национальном банке	1103	6.1	16 271 013	13 383 907
4	Средства в банках	1104	6.3	6 384 616	6 303 459
5	Ценные бумаги	1105	6.2	17 885 842	15 761 974
6	Кредиты клиентам	1106	6.3	143 068 558	112 449 711
7	Производные финансовые активы	1107	6.4	6 015 728	4 544 857
8	Инвестиции в зависимые юридические лица	1108	6.4	-	118 109
9	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	1109	6.5	-	-
10	Долгосрочные финансовые вложения	1110	6.6	1 006 015	5 087
11	Основные средства и нематериальные активы	1110	6.6	4 185 478	5 378 518
12	Имущество, предназначенное для продажи	1110	6.7	13 451	7 778
13	Отложенные налоговые активы	1111	6.10.3	6 496	-
14	Деловая репутация	1112	6.4	962 908	1 171 971
15	Прочие активы	11		197 883 827	161 271 095
16	ИТОГО АКТИВЫ			197 883 827	161 271 095
17	СВОБОДНЫЙ КАПИТАЛ				
18	Уставный фонд	1211	6.9	16 689 248	16 687 533
19	Земельный доход	1212		-	98
20	Резервный фонд	1213		1 258 313	1 108 430
21	Фонд переоценки статей баланса	1214	6.9	2 119 287	2 910 061
22	Накопленная прибыль	1215	6.9	4 444 082	2 754 854
23	Всего свободный капитал, принадлежащий головной организации			24 510 930	23 460 996
24	Доля неконтролирующих акционеров			-	463
25	ВСЕГО свободный капитал	121		24 510 930	23 461 459
26	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12		197 883 827	161 271 095

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2014 год	2013 год
				5	6
1	Процентные доходы	2011	7.1	20 672 568	18 367 845
2	Прочие доходы	2012	7.1	16 209 274	14 594 397
3	Чистые процентные доходы	2011	7.1	4 463 294	3 773 448
4	Комиссионные доходы	2021	7.2	2 419 374	1 945 310
5	Комиссионные расходы	2022	7.2	975 749	684 784
6	Чистые комиссионные доходы	202	7.2	1 443 625	1 260 526
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	7.5	2 866	2 576
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	7.3	4 098	(13 120)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	7.3	(353 570)	158 228
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	7.5	1 449 491	686 606
11	Чистые отчисления в резервы	207	7.4	444 634	691 682
12	Прочие доходы	208	7.5	445 529	552 624
13	Операционные расходы	209	7.6	4 885 371	3 664 403
14	Прочие расходы	210	7.6	719 450	579 187
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		1 442 928	1 481 616
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212		181 232	115 743
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		1 261 696	1 365 873
18	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц	201		-	30 738
19	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц	202		-	-
20	ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			1 261 696	1 396 611
21	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации			1 261 696	1 396 608
22	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)			-	3
23	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях				
24	Базовая прибыль на простую акцию	22	8	76	86
25	Разводненная прибыль на простую акцию	23		-	-

Перечень участников банковского холдинга Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк») по состоянию на 01 января 2015 года

№ п/п	Полное и сокращенное (в скобках) наименование юридического лица	Место нахождения	Фактическое место нахождения	Основной вид деятельности юридического лица	Основание оказания существенного влияния	Дата наступления основания оказания существенного влияния	Удельный вес голосов в процентах	Доля участия в уставном фонде в процентах	Информация о вхождении юридического лица в состав иной банковской группы, банковского холдинга	Основание невключения информации о деятельности
1	Головная организация и участники банковского холдинга									
1.1	Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»)	220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18	220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18	Деятельность коммерческих банков	-	-	-	-	-	-
1.2	Общество с ограниченной ответственностью «АСБ Лизинг» (ООО «АСБ Лизинг»)	220028, г. Минск, ул. Физкультурная, 31-205	220050, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32	Финансовый лизинг	Основание 1	30.08.2013	100	100	Нет	-

Аудиторское заключение независимой Аудиторской организации ООО «Эрнт энд Янг» по годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк», его дочерних организаций и зависимого юридического лица как банковского холдинга, подготовленной по итогам деятельности за 2014 год

Г-ну Писаркину Сергею Павловичу
 Председателю Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»
 Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк»
 Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагательной годовой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», его дочерних организаций и зависимого юридического лица как банковского холдинга (далее - «Банк»).

В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности банковского холдинга», годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» состоит из:

- Консолидированного бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2015 года (Форма 1);
- Консолидированного отчета о прибылях и убытках Банка за 2014 год (Форма 2);
- Консолидированного отчета об изменении собственного капитала Банка за 2014 год (Форма 3);
- Консолидированного отчета о движении денежных средств Банка за 2014 год (Форма 4);

- Примечаний к годовой консолидированной финансовой отчетности.

Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности банковского холдинга», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года № 15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе», и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее - «законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности банковских групп, банковских холдингов», годовой консолидированной финансовой отчетности Банка как банковского холдинга на 1 января 2015 года включает финансовую информацию Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» и его дочерней организации Общества с ограниченной ответственностью «АСБ Лизинг». Влияние других дочерних организаций и зависимого юридического лица Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» на годовую консолидированную финансовую отчетность Банка как банковского холдинга на 1 января 2015 года признано несущественным.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и представление годовой консолидированной финансовой отчетности, прилагемой на 110 листов, в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Обязанности Аудиторской организации

Мы несем ответственность за выражение нашего мнения о достоверности годовой консолидированной финансовой отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-3 и национальными правилами аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в годовой консолидированной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации в годовой консолидированной финансовой отчетности. Обзор аудиторских процедур осуществлен на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой консолидированной финансовой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения годовой консолидированной финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка с целью планирования дальнейшей аудиторской процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления годовой консолидированной финансовой отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, годовая консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год по указанной дате в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности банковских групп, банковских холдингов», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года № 15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2014 год	2013 год
				5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1	Полученные процентные доходы	70100		20 395 433	18 808 043
2	Уплаченные процентные расходы	70101		(15 997 351)	(14 506 042)
3	Полученные комиссионные доходы	70102		2 406 341	1 930 963
4	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(968 200)	(676 532)
5	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		2 866	2 576
6	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		586 030	(13 070)
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		1 223 797	633 675
8	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		-	-
9	Прочие полученные доходы	70108		1 365 343	502 914
10	Прочие уплаченные расходы	70109		(5 026 407)	(4 023 052)
11	Уплаченный налог на прибыль	70110		(183 162)	(114 623)
12	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итого	7010		3 804 690	2 544 852
13	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(375 904)	5 523 617
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		(886 844)	(641 114)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		(334 356)	(3 100 928)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(22 039 393)	(24 220 724)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		18 084	45 902
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		(695 063)	(1 526 992)
19	Чистый прирост (снижение) денежных средств от операционных операций – итого	702		(24 313 476)	(23 920 239)
20	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		462 799	(1 841 607)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		4 643 268	3 723 212
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302		14 812 247	16 067 975
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303		2 540 837	925 128
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304		(16 211)	(29 165)
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305			

«Карабель маёй краіны»

Кампазітар Алег Молчан напісаў новы айчынны хіт?..

Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі, што ладзіцца ў Маладзечне, большасць з нас наведвае па дзюх прычынах. Першая — гэта каб пачуць любімыя песні айчыннай эстрады ў жывым выкананні; калі вельмі пашанцуе, то яшчэ і ў суправаджэнні аркестрам пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. А другая — гэта моцнае жаданне, а дакладней чаканне новых беларускіх хітоў. Каб яшчэ раз пераканацца, што песні на роднай мове — самыя мілагучныя, што нашы кампазітары ствараюць самыя пяшчотныя мелодыі, што беларуская эстрада — жывая і багатая на новыя адкрыцці.

Найбольш творчыя сюрпрызы сёлета абядаў аўтарскі канцэрт кампазітара Алега Молчана, прымаркаваны да яго 50-гадовага юбілею, а таксама 30-годдзя творчай дзейнасці. Так і адбылося: чаканні і спадзяванні не засталіся падманутымі. На беларускай эстрадзе з'явілася адрозна некалькі моцных твораў яго аўтарства.

Найбольш уразіла песня пад назвай «Карабель маёй краіны», напісаная на верш паэта Алеся Ліпая. Што да мелодыі, то яна па-молчанаву прыгожая, моцная, запамінальная. А вось тэкст... надзвычай узрушыў таксама. Было ў ім нешта пранзілівае і шчымлівае, з лёгкім сумам. Думаецца, такі лірычны настрой знаёмы ўсім беларусам, і акю-небудзь струну ў душы абавязкова крагне... Адметна, што песня была створана спецыяльна да фестывалю ў Маладзечне.

Я спрабавала знайсці яе ў інтэрнэце — пакуль безвынікова. Спадзяюся, аўтары



Спявачка Ірына ВІДАВА і кампазітар Алег МОЛЧАН — надзвычай прыгожы творчы і сямейны дуэт.

ўсё-такі данясуць да шырокай аўдыторыі гэты твор, які можа прэзентаваць на званне новага беларускага хіта. Выконвала песню спявачка Ірына Відава, якая, дарчы, з'яўляецца і музай кампазітара, і яго спадарожніцай па жыцці.

Гэтым прэзентацыі новых песень не абмежаваліся. Алег Молчан напісаў мяккую, душэўную мелодыю на верш Янкі Купалы, якая называецца «Дзве тапалы». Яе выканалі Ірына Відава і саліст вакальнай групы «Чысты голас» Акім Тышко. Для дзявочага гурта «VuCity» аўтар стварыў вельмі бадзёрую, энергійную кампа-

зіцыю пад назвай «Шуміць шумненька гаёк», таксама на словы Купалы.

Алег МОЛЧАН раскажа пра сваю любоў да творчасці нашага класіка: — «Песня мая» — гэта не толькі назва канцэрта, але і назва аднаго з галоўных твораў песнянага цыкла на вершы Янкі Купалы, які называўся «Мая малітва». Я заўсёды адчуваў духоўную сувязь з гэтым аўтарам. Таму на працягу ўсяго творчага жыцця звяртаюся да яго вершаў. Так з'явіліся харавыя цыкл «Я нсу вам дар», песня «Малітва», цыкл «Родныя песні». Я думаю, што менавіта любоў

да паэзіі Купалы аб'яднала і злучыла мяне з выдатным майстрам, вялікім музыкам Уладзімірам Мулявіным і ансамблем «Песняры» на доўгія гады.

Алег Молчан шмат піша для розных выканаўцаў. Аднак за ім трывала замацавалася званне песняроўскага кампазітара. Пра гэта распаўвае заслужаны артыст БССР Анатоля КАШАПАРАЎ, які спецыяльна прыехаў на канцэрт:

— Праз ансамбль прайшоў шмат музыкі, але не ўсе рабіліся «песнярамі». А Молчан прыйшоўся настолькі дарчы, што напрыканцы ён стаў сапраўдным «песняром». Алег застаўся верным Уладзіміру Мулявіну. І тое, што адбывалася на яго юбілейным канцэрце, мяне проста запаліла. Ад публікі ішла моцная энергетыка: толькі сапраўдны талент мог так разварушыць яе. Таму гэта выдатны музыка і чалавек. І я хачу, каб па сутнасці, па сваім духу ён заўсёды заставаўся «песняром». Бо гэты ансамбль быў вялікай з'явай свайго часу. Цяпер многія калектывы спрабуюць працягнуць іх яскравую традыцыю, але пасля сыходу з жыцця Уладзіміра Мулявіна зрабіць такое надзвычай складана. А Алегу Молчану рабіць гэта ўдаецца.

Завяршыўся канцэрт песняй «Малітва», якую для «Песняроў» напісаў менавіта гэты аўтар. Публіка слухала яе стоячы і спявала разам... Дарчы, кампазітар адначасна, што шукае аднаго выканаўцу, які пастаянна будзе спяваць легендарную песню. Напрыканцы года ён абвясціць імя новага шчаслівага выканаўца «Малітвы».

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ. Маладзечанскі раён.



ЯКУЮ ГАРОДНІНУ ЯШЧЭ МОЖНА ПАСАДЗІЦЬ?

У першай палове чэрвеня яшчэ можна пасяць і моркву, і буракі, і агуркі. Нават бульбу пасадзіць. Усё паспявае вырасці, усё дае ўраджай. Адны нюанс: цяпер у глебе мала вільгаці. Аднак, без добрага паліва насенне не можа прарасці.

Для пасеву ў першай палове чэрвеня падыходзяць сярэдняспелыя і раннія сарты морквы (з тэрмінам 80-110 дзён ад з'яўлення ўсходаў да ўборкі ўраджаю). У маі ночы вельмі халодныя, да замаразкаў, а ўдзень бывае высокая тэмпература. Морква, пасеяная ў першай дэкадзе, ўсходзіць вельмі доўга, дзён 10—15. За гэты час трава ўжо зацвягвае ўсе пасадкі і праполка становіцца цяжкай працай. Разабраць, дзе ўсходы, а дзе трава, часам вельмі цяжка. Ёсць агароднікі, якія з пасадкай не спяшаюцца. Чакаюць, калі прыйдзе сапраўднае цяпло. Калі перад пасадкай морквы глебу добра праліць і закрывць пасевы нятканым матэрыялам — морква ўзыйдзе за 4 дні. І ўсходы больш дружныя. Атрымліваецца, што морква ўсходзіць раней, чым насенне пустазелля. Даглядаць яе зручней і прасцей.



З буракамі крыху складаней: пасеяныя позна, яны могуць утвараць кветкавыя замест караняплодаў, таму трэба выбіраць сарты, устойлівыя да цяжкіх умоваў. Можна ўзяць Цыліндру або Бардо — правярана.

Любую зеляніну наогул можна садзіць да канца лета, перыядычна ўзнаўляючы пасевы. Толькі салату, як і буракі, трэба выбіраць устойліваю да цяжкіх умоваў, таму што ў спякоту шматлікія гатункі хутка пачынаюць гарчыць і ўтвараюць кветкавыя сарты. Падыходзіць Лола Роса — гатунак вельмі прыгожы і карысны — у яго лісці вялікая колькасць ёду. Пры рэгулярным паліве ён доўга не зацвітае і не губляе смаку.

Можна пасяць фасолію і хуткаспелую кукурузу; можна гарох (хоць пры летнім пасеве ён часам горш атрымаецца, чым пры вясновым), агуркі, кабачкі.

Большы познія тэрміны пасадкі морквы абароняюць яе ад пашкоджання маркоўніка мухам.

СЕЗОННЫЯ РАБОТЫ: ТРЭЦІ ТЫДЗЕНЬ ЧЭРВЕНЯ

Летнія дзенькі хутка ляцяць: здаецца, зусім нядаўна паспелі пасадкі скончыць — а ўжо збіраем ураджай. На стале ў дачнікаў з'яўляюцца спелыя ягады, сакавітае зялёнае; у гагоscopy ў цяпліцах ужо агурочки з помідорчыкамі на падыходзе...

ЦЫБУЛЬНАЯ МУХА, ПРЭЧ З ГРАДКІ

Вось ужо сапраўды: такая малосенная гэтая цыбульняя муха, а шкodu прыносіць вялікую — здольная загубіць увесь ураджай.

Часам здаецца, што цыбуля ўзышла так добра, вы яе выдатна даглядалі, і раптам заўважылі, што кончыкі пёраў пажоўклі і расліна становіцца кволай. Калі выраваць такую расліну, то можна ўбачыць гнілую цыбуліну, усярэдзіне якой шмат лічынак белага колеру. Відавочна, пагаспадарыла цыбульняя муха. З'яўляецца яна рана, як толькі зацвітаюць вышні дзіммухаўцы, а масавы яе лётае пачынаецца падчас цвіцення бэзу.

Што ж трэба рабіць? Нельга саджаць цыбулю на адным і тым жа месцы. Трэба сумяшчаць з морквай, якую не любіць цыбульняя муха. Пры пасадцы не варта ўносіць гной і павышэння дозы азоту. Добра ўзяць 200 г попелу, па чайнай лыжцы тытунёвага пылу і малатата перш і ў зашытае надвор'е рассяецца па градцы. Пасля гэтага зямлю трэба ўскапаць. Нядарны эффект дае сумесь нафталіну з пяском або попелам (суадносіны 1:10).



ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

ЗЯМЛЯ. Адна з чатырох асноватворных стыхій паходжанна свету, сярод якіх яшчэ былі вада, агонь і паветра. «Родная зямліца, зямля-карміцелька, маці — сырая зямля» — такімі ўзнёсла-дудадзейнымі словамі людзі звярталіся да зямлі і ў хвіліны шчасця, і тады, калі гора хіліла галаву долу.

Славянскія народы параўноўвалі зямлю з жанчынай і праз гэтыя казкі здарылася так, што ўвесь земляробчы календар будаваўся па прычыне жыццёвага коларэтару жанчыны: зямля спіць, затым абуджаецца і «зажарвае семенем», дае ўраджай, а можа адказаць няўрадам, стогне, плача, гневаецца за грахі людзкія, засынае... Нездарма казалі: «Зямля святая, яна наша маці, яна нас жывых корміць, а пасля смерці да сябе прыхіляе».

Па ўвученнях нашых продкаў, зямля заўсёды надзялялася самай высокай ступенню святасці і чысціні. Яе статус быў нароўні з вадай. Напрыклад, правіла народнага этыкету патрабавала абавязкова памыць рукі перад сталаваннем, нават калі гэта было жніўе ў полі. Аднак калі там не было вады, рукі выціралі аб зямлю. Лічылася, што зямля таксама валодае ачышчальнай сілай.

Ад зімовага спачыну зямлю будзілі ад пачатку сакавіка да пачатку красавіка. У нядзелю на Масленічным тыдні ладзілі провады зімы. Разводзілі агонь на самым высокім пагорку, які мага бліжэй да нябеснага свяціла, і палілі ляльку зімы. А пасля таго, як яна згарыць, попел распылялі па полі і з гучнымі крыкамі тапталі ў снег, каб разбудзіць скамянелую зямлю і вярнуць ёй здольнасць да новага адраджэння.

Паўсюдна лічылі, што калы, забітыя ў зямлю да Дабравешчання, «забіваюць» урадліваць матушчы-зямлі, і пасеянае зерне можа не прарасці. Вясковы люд строга сачыў за гэтым. Лічылася, што такія парушэнні выклікаюць халодную вясну і засушлівае лета.

Вяснавыя карагоды, якія моладзь вадзіла да Тройцы, каб абудзіць зямлю, далей забараняліся, казалі: «Зямля цяжарная, чапаць нельга». Паступова пачыналася каласаванне, таму моладзь хадзіла па ўскарайкі паплеткаў і спявала песні-велічаны ў гонар зямлі і жыта.

Сардэчна запрашаем!

Конкурс падворкаў і музыка ля палаца

XVIII Міжнародны фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» і старажытных Паставах па традыцыйнай стане меккай для аматараў самадзейнага мастацтва.

Мерапрыемствы пройдуць з 12 па 14 чэрвеня. У прыватнасці, запланаваны літаратурнае свята «Мая зямля, мая Радзіма завещае светла — Беларусь», фотавыстава «Горад Гісторыя. Людзі», канцэрт творчых калектываў Смаленскага дзяржаўнага інстытута мастацтваў... Пройдуць і маладзёжная акцыя «Мой горад. Мая краіна», агляд-конкурс сельскіх падворкаў «Пастаўчына гасцінная», традыцыйны конкурс калектываў і асобных выканаўцаў на народных інструментах «Хто каго?»...

Арганізатары ўпэўнены, што глядачам запамінацца забавляльная праграма з удзелам самых лепшых дыджэяў Віцеб-

скай вобласці, канцэрт ваеннага духавога аркестра Сморгонскай пагранічнай групы, а таксама тэатралізаванае шэсце ўдзельнікаў і гасцей фестывалю...

Шыконым абыдае быць тэатралізаваны канцэрт «Музыка беларускіх палацаў і сядзіб» з удзелам ансамбля народнай старадаўняй музыкі «Віляна». Ён адбудзецца каля помніка архітэктуры — палаца Тысенгаўзаў.

Паставы — традыцыйнае месца правядзення фестывалю народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік», які стаў візітнай карткай горада, — распаўвае Віктар ГУТАРАЎ, старшыня Пастаўскага райвыканкома. — Пастаўскі рэгіён мае насычаную яркімі падзеямі гісторыю і захоўвае паміць аб ёй. Гэта прыцягвае да нас вялікую колькасць турыстаў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

Даты	Падзеі	Людзі
------	--------	-------

10 ЧЭРВЕНЯ

1812 год — на базе Полацкага езуіцкага калегіума заснавана езуіцкая акадэмія. У сувязі з вайной 1812 года заняткі пачаліся толькі 8 студзеня 1813 года. У адпаведнасці з царскім указам, акадэміі былі дадзены правы ўніверсітэта. Яна мела тры факультэты — тэалогіі, філалогіі і філасофіі, на якіх навучаліся каля 700 студэнтаў. Сярод выпускнікоў акадэміі былі пісьменнік Я. Баршчэўскі, жывапісец В. Ваньковіч і іншыя вядомыя дзеячы навукі і культуры. Праіснавала да 13 сакавіка 1820-га — пасля забароны дзейнасці ордэна езуітаў у Расіі была рэарганізавана і разам з бібліятэкай, у якой налічвалася больш за 40 тысяч тамоў, перададзена іншаму ордэну. У 1833-м бібліятэка перавезена ў Маскву і Пецярбург, рэшткі яе — найменш шасцітомныя кнігі — перададзены Віцебскай гімназіі; друкарня, якая працавала пры акадэміі, адпраўлена ў Кіев. У будынках акадэміі размясцілася Полацкае вышэйшае пірскае вучылішча.



1943 год — у ЗША запатэнтавана шарыкавая ручка, якая паступіла ў масавую вытворчасць. Вынаходства прынцыпу работы шарыкавай ручкі афіцыйна датуецца канцом XIX стагоддзя, а сама вынаходка ў 1938-м належыць венгерскаму журналісту Ласла Біра. Яму прыходзіла шмат ісаць звычайным пяром, якое патрабавала чарніцы і пакідала кляксы, таму журналісту і прыйшла ідэя стварыць ручку «без клопатаў». Вынаходка здавалася шматспадзеўнай у грашовым плане. Амаль адразу патэнт на вытворчасць шарыкавых ручак выкупілі ВПС Вялікабрытаніі для сваіх пілотаў. Ім было вельмі няручна

ваджацца з пер'евымі ручкамі ў паветры. Апынуўшыся неўзбавае ў Аргенціне, Біра перарэгістраваў свой патэнт і з вялікай выгадай прадаў яго за \$1 млн кампаніі Eversharp. Аргенцінская кампанія наладзіла першую ў свеце масавую вытворчасць шарыкавых ручак. Гандаль унутры краіны ішоў выдатна: таннасць і практычнасць новага прыбора прыцягнулі мноства пакупнікоў. Аднак, калі Eversharp стала падумаць аб захопе сусветнага рынку, здарылася вялікая непрыемнасць, выкліканая недасканаласцю тагачаснай патэнтнай сістэмы. Ручка была запатэнтавана аўтарам толькі ў Венгрыі і Аргенціне. Для таго, каб не дапусціць плагіяту, яму трэба было запатэнтаваць вынаходку ва ўсіх краінах свету. А паколькі зрабіць гэта было не рэальна, ідэю шарыкавай ручкі ў Біра і Eversharp проста... скралі. 10 чэрвеня 1943 г. кэмплі амерыканскі каміважор Мілтан Рэйналдс запатэнтаваў такую ручку ў ЗША і наладзіў яе масавую вытворчасць. Ручкі разыходзіліся вялікімі партыямі. Толькі за адзін дзень у адным нью-ёркскім магазіне было прададзена 10 тыс. штук! Аўтар вынаходкі паспрабаваў адстаяць сваё права на патэнт у амерыканскім судзе, але праіграў.

1919 год — нарадзіўся (вёска Хлеўна Карманскага раёна) Аляксандр Дзюружынскі, беларускі паэт. У 1941-м скончыў Камуністычны інстытут журналістыкі ў Мінску. У 1949-84 гадах працаваў у выдавецтвах «Беларусь», «Мастацкая літаратура», «Юнацтва». Аўтар зборнікаў вершаў для дзяцей «Ляцелі дзве птушкі», «Яе клічучы Каця», «Ластаўка», «Залаты каласок» і іншых. Напісаў тэксты папулярных песень «Мінскі вальс», «Беларусь», «Завіруха». Памёр у 2002 г.

Было сказана

Мікола АРОЧКА, паэт:
Тым зайздросчу,
хто многа шляхоў абышоў
І цяпер — з багажом за плячыма.

СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 4.39	21.40	17.01
Віцебск	— 4.20	21.38	17.18
Магілёў	— 4.28	21.30	17.02
Гомель	— 4.34	21.17	16.43
Гродна	— 4.55	21.53	16.58
Брэст	— 5.05	21.45	16.40



ЗАЎТРА



ВАРШАВА	КІЕЎ	РЫГА
+22..+24°C	+25..+27°C	+20..+22°C
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.-ПЕЦЯРБУРГ
+19..+21°C	+17..+19°C	+14..+16°C

УСМІХНЕМСЯ

Сямейны сход абмяркоўвае, куды пастануць 17-гадоваму хлопцу. Яго маці (гуманітарый) захоплены разважае: — Мы хачом у медыцыну. Каб, ведаецца, як у кіно, калі прывозіць пацыента на каталцы, а ўрач скача зверху і яго арагатуае — гэта куды трэба ісці? Бабуля (урач-псіхіятр) змрочна: — Думаю, у тэатральны.

Учора памыў джынсы. Цяпер у мяне чыстыя джынсы, чысты тэлефон і невялікі вопыт па адмываанні грошай...

— Бог трываў і нам загадаў! Цела — нішто ў параўнанні з бессмяротным духам!..

— Скажыце, а можна мне іншага анестэзіялага?



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРПІОКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЬПЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛІШЧУК, А. ЛЬВУКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНІУ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕУСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШКА.

Выдавец — Рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: лісьмаў — 287 18 64, падліку і распаўсюджвання — 284 44 04, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, аддзячых за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, РЕКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Радакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісьмы. Рэдактар матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адрэдакцыя за змест рэкламы нясуць адказнасць.

Газета адлюстравана ў Рэспубліканскім інфармацыйным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.117. Індэкс 63850. Зак. № 2366.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
9 чэрвеня 2015 года.